

Ч1.186.138

Бел. об.

Чытайце ў нумары:

Слова да сяброў
„Работніцы і сялянкі” • Ад з’езда да з’езда. Новы быт •
Развянчанне „таямніцы” • Сённяшні дзень і праблемы •
„Родны хлеб” (урывак з кінаапавесці)



работніца і сялянка

1

1971



НАСУСТРАЧ



XXIV З'ЕЗДУ КПСС

Перакласці механизм палёту птушак на мову матэматыкі, фізікі, хіміі... І над таной проблемай працуць вучоныя аддзела заалогіі Акадэміі навук БССР. На здымку: кандыдат біялагічных навук Элеанора Іванаўна Хацко.

Фота М. Амельчанкі.

У Мінскім авіаспартыўным клубе Люба Масюк, дыспетчар аэрапорта, асвойвае тэорыю і тэхніку палёту. Яна марыць стаць лётчыцай.

На здымку: Люба Масюк перад палётам.

Ніна Бялова — грабянёўшчыца самага маладога ў рэспубліцы прадпрыемства — Пінскага трыкатажнага камбіната.

Фота І. Стэца.

Па 4400 кілаграмаў малака надаіла ад кожнай каровы Ганна Васільеўна Шэлест, даярка калгаса «Савецкая беларусь» Івацэвіцкага раёна.

Фота Ул. Лупейкі (БелТА).

Камсамолка Валя Цімафейчык — плітачніца. Яна працуе на будаўніцтве Лукомльскай ДРЭС.

Фота В. Серады.

Любоў Іванаўна Саўкова — лепшы аператар Мінскага завода электронна-вылічальных машын імя Арджанікідзе.

Фота І. Змітровіча (БелТА).



ПАРТЫЯ І НАРОД

Мінуў 1970 год. Перагорнuta яшчэ адна слáуная старонка ў жыцці савецкага народа.

З любасцю і вялікім уздымам адзначылі мы 100-годдзе з дня нараджэння Ул. І. Леніна. Перад мысленным позіркам кожнага з нас праходзілі жыццё і справы чалавека, неўміручае імя якога стала сімвалам рэвалюцынага абнаўлення свету. Усе нашы поспехі, усе нашы дасягненні звязаны са слáуным імем Леніна, з партыяй Леніна, якая вядзе наш народ ад перамогі да перамогі.

1970 год мы так і назвалі — ленінскім юбілейным годам. Ён быў на дзіве плённы ва ўсіх нашых пачынаннях. Працаўнікі прадпрыемстваў і сельскай гаспадаркі, дзеячы навукі і культуры шчыра неслі ленінскую вахту і зрабілі шмат, як ніколі раней. На больш высокую ступень узнілася эканамічная магутнасць краіны, палепшыўся дабрабыт народа.

З пачуццём законнага гонару аглядаемся мы на пройдзены шлях, з радасцю чытаем паведамленні аб паспяховым выкананні пяцігадовага плана. Адна за другой вобласці, а затым і рэспубліка ў цэлым рапортавалі партыі, народу аб датэрміновым завяршэнні заданняў пяцігодкі, аб увядзенні ў строй новых прадпрыемстваў, жылых дамоў, школ і ясляў, клубаў і бальніц, аб высокіх ураджаях на калгасных і саўгасных палетках. За сціслымі радкамі стаяць справы тысяч і тысяч працаўнікоў. І ніводнае з добрых пачынанняў не абыходзілася без нашых слáуных жанчын. На фабрыках і заводах, на калгасных фермах і палетках, у канструктарскіх бюро і інстытукткіх аўдыторыях яны працујуць нароўні з мужчынамі, не шкадуюць сіл і энергіі для ажыццяўлення наших светлых мар.

Нездарма назвалі Беларусь суцэльнай будаўнічай пляцоўкай. Узнікаюць новыя гарады і пашыраюцца старыя, адбудоўваюцца вёскі і раённыя цэнтры, рас-

туць прадпрыемствы, электрастанцыі. Нямала жаночых імён сярод будаўнікоў, мы ганарымся імі і з удзячнасцю гаворым пра іх высакародную і нялёгкую працу. Два дзесяцігоддзі працуе на будоўлях Гродна Любоў Пятроўна Васілеўская. Неаднаразова ўдзельнічала яна ў прафесіянальных конкурсах-спаборніцтвах і выходзіла пераможцай. І ў юбілейным ленінскім годзе таксама заявала прызавое месца на падагульняющим агульнатрэстаўскім конкурсе. Любоў Пятроўна ахвотна памагае маладым мулярам, ды і не толькі маладым, шчодра дзеліцца сакрэтамі свайго майстэрства. Людзі паслалі гэтую шчырую працаўніцу сваім дэпутатам у Вярхоўны Савет БССР, і яна сумленна выконвае абавязкі народнага абраўніка.

— Дзякую за ўсё! — кажуць ёй людзі.

Усім нам вядома прадукцыя Магілёўскага завода штучнага валакна, асабліва шоўк. Шмат жанчын — рупных, стараных — працуе на заводзе, і з іх удзелам прадпрыемства дамагаеца добрых вынікаў. Расце завод, растуць разам з ім і людзі: цэлья цэхі, змены і ўчасткі заявявалі ў ленінскім юбілейным годзе права называцца калектывамі камуністычнай працы. Сотні рабочых, інжынераў, тэхнікаў і службовых завода ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі, а прадзільшчыца Ева Белавусава і памочнік майстра Ганна Пінчук носяць цяпер высокое званне Героя Сацыялістычнай Працы.

Шырока разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва ў сельскай гаспадарцы, у ім удзельнічаюць тысячи і тысячи працаўнікоў. Знатная даярка Беларусі Герой Сацыялістычнай Працы, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР Лідзія Іванаўна Асіюк звярнулася праз газету з пісьмом да працаўнікоў вёскі. Яна заклікала шчодра дзяяліцца вопытам, аддаваць на карысць грамадства сваю працу, веды і талент. На заклік Л. І. Асіюк адгукнулася шмат людзей. Даярка з калгаса «Аснекіцкі» Пінскага раёна Любоў Канановіч выказала жаданне спаборніцаць з Лідзіяй Іванаўнай. Яе асабістое абавязацельства — надаць, як і Лідзія Асіюк, па 7300 кг малака ад кожнай каровы. Дык пажадаем слáуным жанкам вялікага плёну!

У спаборніцтва ўключыліся людзі розных прафесій, усіх гарадоў і вёсак. Цяпер тую прадукцыю, што дарэвалюцыйная Расія стварала за год, Краіна Саветаў стварае за 4 дні. Летасць сабраны самы высокі за ўсю гісторыю земляробства ў нашай краіне ўраджай збожжа. Кожная другая савецкая сям'я мае тэлевізар і пральную машыну, кожная трэцяя — хадзільнік. За апошнія дзесяцігоддзе больш як сто мільёнаў людзей адсвятковалі наваселле. Мы ганарымся новымі дасягненнімі нашай касманаўтыкі: савецкі аўтаматычны аппарат «Лунаход-1» знаходзіцца на Месяцы! Радуемся, што ў гэтым цудзе ёсць часцінка і нашай працы.

Сёння мы стаім на парозе новых вялікіх падзеяў. У лютым адбудзеца чарговы з'езд Кампартыі Беларусі, а ў сакавіку — XXIV з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. З'езд вызначыць новыя задачы, намеціць планы наступнай пяцігодкі. Яшчэ больш велічныя задачы паўстануць перад намі. Новыя гарады, магутныя электрастанцыі, вялікія заводы ўзнікнуть на аблоках краіны, новыя дасканалыя машыны прыйдуть на палі і фермы, закаласіцца збожжа на асушаных балотах, зазелянеюць маладыя лясы на пясках і выгараах. Мы ўбачым высокамастацкія кінафільмы і спектаклі, прачытаем новыя хвалюючыя кнігі. Яшчэ больш хуткай хадой рушым да запаветнай мары — камунізма, і ад кожнага з нас залежыць поспех усёй справы. Павядзіце наперад ленінскую партыя, кіраўнікі і натхніцель ўсіх перамог. Бон партыя існуе для народа і ў служэнні яму бачыць сэнс сваёй дзейнасці. Так сказана ў Программе КПСС

I

Ба 4699

Праletары ўсіх краін, яднайцеся!

работніца № 1 і сялянка

СТУДЗЕНЬ


1971

штومесачны грамадска-палітычны і літаратурна-мастацкі часопіс

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

год выдання сорак сёмы

Выдавецтва ЦК КП Беларусі.



ЭТАЕ слова адрасавана табе, наша дарагая чытка, наша сяброўка. Сёння, як і кожны месяц, пошта прынесла табе чарговы нумар «Работніцы і сялянкі». Вось ты пагартала старонкі часопіса і, магчыма, паклада яго пакуль што на стол ці кніжную паліцу, каб пасля, у больш вольны час, пачытаць апавяданне ці артыкул, якія цябе зацікавілі, разгарнуць чарговы дадатак.

Што спадабалася табе ў гэтым нумары? Што прывабіла ў папярэдніх нумарах? Нам, усяму рэдакцыйнаму калектыву, вельмі хоцацца, каб ты ведала: і гэты нумар, і ўсе папярэдні мы рабілі з думкай пра цябе, мелі адно вялікае жаданне, каб ты, наша чытка, не расчаравалася. А ў той жа дзень, можа нават у туго гадзіну, калі пошта прынесла табе «Работніцу і сялянку», на наш рэдакцыйны стол, як заўсёды, лёг стос новых пісьмаў. Розныя адрады, канверты, почыркі. Розныя справы і пытанні да рэдакцыі. Многія пісьмы пачынаюцца такім словамі: «Дарагая рэдакцыя! Я шмат гадоў выпісваю «Работніцу і сялянку». Часопіс мне падабаецца...»

Чытак гэтыя слова прыемна, але павер, у нас яны

СЛОВА ДА СЯБРОЎ

«РАБОТНІЦЫ І СЯЛЯНКІ»

не выклікаюць пачуцця сама-задавленасці, заспакаення. Мы прымаем іх як аванс. І адчуваєм яшчэ большую адказнасць, яшчэ большае жаданне рабіць часопіс лепшым.

Пагартай яшчэ раз і больш уважліва наш часопіс. Звярні ўвагу на нарысы, артыкулы пра людзей, блізкіх табе па працы. Ці падабаюцца яны табе? Пра што або пра каго прапануеш ты сама расказаць у наступных нумарах? Пра людзей, якія працуюць побач з табой? Пра бытавыя ці сямейныя праблемы? Пра поспехі ці недахопы ў арганізацыі твойго быту, адпачынку, пра пытанні палітыкі, маралі, культуры і мастацтва—словам, пра ўсё, усё, што ці-

кавіць і хвалюе цябе. Ты ведаеш, якое бурлівае і шматграннае наша жыццё. І, каб трymаць руку на пульсе яго, нам заўсёды неабходна твая парада і дапамога.

Выхаванне дзяцей. Кожная маці, калі малое яшчэ ў калысцы, марыць—і ў думках бачыць сваё дзіця самым прыгожым, самым высакородным, самым найлепшым. Хвалюе гэта і «Работніцу і сялянку». Але ці ўдаецца нам на старонках часопіса дапамагчы вам ажыццяўіць сваю мару?

Калі ты жывеш, наша чытка, у вёсцы, пэўна, у цябе будуць свае асаблівия пажаданні часопісу. Чамусьці мы так уяўляем сабе: вось гэты нумар ты ўзяла ў рукі доўгім

зімовым вечарам... Не такім вечарам, што ахутаны смуткам адарванасці ад усяго свету, як было раней, калі толькі вецер «нема выў» у коміне. Цяпер і электрычнасць, і блакітны экран тэлевізара, і клуб, і бібліятэка ў тваёй вёсцы. И духоўны твой свет стаў зусім, зусім іншы... Ці адпавядаюць старонкі «Работніцы і сялянкі» твайм сённяшнім духоўным патрабаванням? Чаго менавіта ты чакаеш ад кожнага новага нумара жаночага часопіса?

Надышоў новы год. 12 новых нумароў «Работніцы і сялянкі» атрымаеш ты. Калі ты хоцаш, каб твой жаночы часопіс быў больш змястоўным, цікавым, каб кожны нумар быў для цябе сапраўды падарункам, будзь не толькі яго чытаком. Будзь нашым дарадчыкам, сябрам і добразычлівым крытыкам.

«Работніца і сялянка» ча-кае твойго пісьма. А калі ты яшчэ сябруеш з музамі—выказваі свае пачуцці ў вершах, прыслай нам свае апавяданні, нарысы, замалёўкі. Напіши пра свайго таварыша, паплечніка, пра добрага чалавека. Творчая моладзь, паэты і празаікі! Старонкі «Работніцы і сялянкі» чакаюць вашага натхнення.

Аляксей РУСЕЦКІ

Гэта сцверджана...

Гэта ў сорак другім
было восенню шэрый
пасярод узараных танкамі
ні.

Там я ўчую гэты кліч:
— Камуністы,
наперад!...
Я наперад ступіў,
у партыю я уступіў.

Там зазнаў я гарачай атакі
хвіліны,
гнейнай сілы і болю,
і думкі зліццё

у вялікім
людскім арганізме адзінім
і на смерць і жыццё.
Баявяя сябры, франтавыя
дарогі...

Колькім вочы прыкрыла
крысо шыняля —
пэўна, ведае
сцяг Перамогі
ды зямля.

Пазнаю, сустракаю
я гэткіх і сёня:
ім як песня
дзяржавы дымы,
рунь палёў;

іх агнём
пагранічная дыхае зона,
падуладны віхуры ім
цыклатрона
і касмічны палёт караблёў.

Зведаў сам,
колькі небу й зямлі,

роднай руні
з маладосцю
намі ададзена сіл,

каб зялёна шырэў
мілы свет наш communis,
зязу ў росах і зорах
усім.

Хіба мудрасць яго
здатны ўцяміць і ўбачыць
той, хто пнецца ў зацішак,
чый кругагляд

абмякованы
агароджаю дачы
ці рэгістрам жаданых
пасад!

Камуніст — чалавечая
сутнасць

і званне,
найвышэйшая годнасць —
і явай зямлі

гэта сцверджана
і змацавана змаганнем,
перамогай, што мы
здабылі.

Я з мінульым
ужо ўсё часцей сам-насам,
з марай даўній,
з пакутлівым прывідам
часам;
ды я ўсцешаны,
хочь лістападзіць мой век:

пераможнай вясной
справа шырыцца наша,
і на землях і ў душах —
жыве!..

Вось ён, пасёлак «Юбілейны».



АД З'ЕЗДА ДА З'ЕЗДА

ЯЦЬ гадоў не такі ўжо вялікі тэрмін. Бывае, што і не ўгледзіш, як прамчайся год, прашалясцеў апальм лісцем у лесе, прашумеў ліўнямі... За годам — другі, трэці...

А ёсь жа людзі, якія кожны свой дзень вымяраюць справамі — звычайнімі, на іх думку, — але ад гэтых спраў іншым людзям і жыць робіцца лягчэй і працаўцца. Сустрэча з такімі людзьмі заўсёды радуе. Добра, што яны ёсьць.

Так думалася мне, калі я хадзіла і глядзела, што зроблена ў калгасе «Новы быт» за апошнія пяць гадоў — ад з'езда партыі да з'езда.

«Як многа залежыць ад кіраўніка гаспадаркі, — думала я, — ад яго ўмення кіраваць людзьмі, ад умення ставіць задачы і з поспехам вырашыць іх...»

Гэтага цалкам манізаванага зернятака не было тут пяць гадоў назад. Яго пабудавалі летась. І ўжо летась яго бункеры за жніво прапусцілі больш за чатыры з палавінай тысячы тон зерня. Вясеннацца з божжяўборачных камбайнаў працаўала на палях калгаса. Пяць гадоў назад і камбайнаў столькі не было, было толькі восем, і з божжя ўбіралі тады ў пяць раза менш, і аўтапарк складаўся толькі з трох машын. Цяпер іх 32.

У самыя сціслыя тэрміны зvezлі з поля збожжа. Без страт. А ўсе мы ведаем, як ліў дождж у жніўні...

На зіму ток ачышчаны, закансерваваны. Чакае наступнага жніва.

А побач — зернесушылка, таксама пабудаваная летась. Ужо з восені ідзе тут ачыстка насення. Даводзяць яго да высокай пасяўной кандыцыі.

...Яўгенія Рыгораўна Бортнік хадзіла мяшыны, якая і чысціла і сартавала насенне канюшыны, глядзела, ці не напоўніліся мяхі, потым села чытаць. Тут цёпла, ціха, светла. Роўна гудзе, працуочы, машына.

— За такой працай цэлую бібліятэку кніг працытаць можна, — сказаў Сяргей Дэмітравіч Ламака, старшыня парткона калгаса; ён зайшоў разам з намі.

У голасе яго было задавальненне.

І гэтае задавальненне лёгка зразумеца. Чалавек рады, што ў жанчыны не цяжкая работа, што цяжкое ўсё робіць машына. І што насенне не вясной хапаюцца чысціць, калі ўжо сеяць трэба.

З сакавіка па верасень Яўгенія Рыгораўна працуе на плёначных парніках, дзе вырошчваюцца агуркі. Яна звенявая.

Плёначныя парнікі. Іх таксама не было пяць гадоў назад. А летась трох гектары парнікоў прынеслі ў калгасную касу 233 тысячи рублёў чыстага прыбыту.

Яўгенія Рыгораўна расказвае, з якой ахвотай працуяць жанчыны, у асноўным пенсіянеркі, на парніках. Замест 8 кілаграмаў «планавых» агуркоў вырошчваюць на квадратным метры 16 кілаграмаў. І за гэта ім больш плацяць. Некаторыя па 300 рублёў толькі дадатковай аплаты атрымалі.

— І калгасу добра, — кажа яна, — і горад задаволены, і тыя, хто працаў.

Сяргей Дэмітравіч вядзе нас у майстэрню па рамонту трактараў. Майстэрня светлая, высокая, вялікая — на 70 адзінак. Тут і станкі розныя стаяць для апрацоўкі дэталей. Усё пад рукамі. Ёсь душ — памыцца пасля работы, каб чистым дадому прыйсці.

Такой майстэрні таксама не было пяць гадоў назад.

...Дзяўчына слухае, як гудзе матор трактара. Нешта ёй не падабаецца. Тут жа хлопец — таксама прыслухоўваецца, але ўжо як старэйшы і як настаўнік. Гэта Гая і Міша Панковы, сястра і брат.

Можа таму, што ў сям'і ўжо два браты былі трактарысты, і Галю пацягнула да машыны. Атрымаўшы атэстат сталасці, яна аднесла яго на курсы трактарыстаў. Мінуў год. Летам Гая была на практицы ў родным калгасе і разам з братам

працаўала на бульбаўборачным камбайне. Толькі што яна атрымала пасведчанне трактарыста. Яна ўбачыла загадчыцу майстэрні інжынера Іду Станіславаўну Мількевіч, узрадавалася.

— Іда Станіславаўна, запішице мяне на курсы шафёраў!

— Запішу, — абяцае інжынер. Гая ледзь не скача ад радасці...

Пакуль мы ідзем у новы пасёлак «Юбілейны», Сяргей Дэмітравіч называе вёскі, дзе ёсьць ужо ці яшчэ будующа механізаваныя кароўнікі, цялятнікі, свіннікі, дзе ёсьць брыгадныя клубы і школы. Звяртае нашу ўвагу на цудоўныя, са шкла і цэглы, будынак ясляў, ён восьвесь павінен уступіць у строй. 90 месцаў зімой і 150 — летам... Усяго гэтага не было пяць гадоў назад.

І вось ён, пасёлак «Юбілейны», названы так у гонар юбілею Кастрычніцкай рэвалюцыі. 15 домікаў з цэглы, прыгожых і розных. На дарозе, на тратуарах асфальт, на бетонных слупах — трубкі лямп дзённага святла. Дарога абсаджана каштанамі. Дрэўцы яшчэ невялікія, не выраслі. Ад тратуара да домікаў ляжаць пліты.

Заходзім у кватэру. Пад нагамі ў пярэднім пакоі светлы пластык. Гаспадыня, Вольга Гілейша, звенявая па вырошчванню агуркоў, якраз дома, прыйшла на абед. Потым зноў пойдзе вазіць у цяплюцы гной пад ураджай сёлетняга года. Муж яе Іван — газаваршчык у калгасе, яшчэ на рабоце. Дома дзеци Лена і Іра з бабуляй, мужавай маці Вольгай Восіпаўнай.

У кватэры цёпла, чыста. Дзяўчынкі бегаюць па лесвіцы ў мяккіх пакаёвых тапачках. Унізе, на першым паверсе, пакой, кухня, ванна, санвузел і кладоўкі. На другім паверсе яшчэ трох пакоі. Паркет. На кухні зіхацица чысцінёй белая электрычная пліта. Кот пахмура дрэмле ля халадзільніка. Ён адзін нездаволены. Усе ласункі там...

НОВЫ БДІТ

Фота Ул. Вяхоткі.



Старшыня калгаса Барыс Мікалаевіч Фунцікаў.

Галоўны аграном Соф'я Мітрафанаўна Бражнік.

Трактарыстка Галіна Панкова.

КАБ ВЕДАЛІ

21 год Соф'я Мітрафанаўна Бражнік працуе ў калгасе аграномам. Яна стала галоўным аграномам, дэпутатам Вярховага Савета БССР. Муж у яе — трактарыст. Сыны яшчэ школьнікі.

За 21 год ураджай збожжа ў калгасе вырас з 9 да 34,8 цэнтнера з гектара па ўсёй плошчы пасеву.

Не, яна не гаворыць, што ў гэтым яе заслуга. Яна гаворыць, што час быў цяжкі, зямля была бедная. А цяпер іншы час.

Яна называе чатыры фактары, якія ўпłyваюць на ўраджайнасць: угнаенні, якасць насення, культура земляробства і механізацыя.

Здаецца, усё проста: у добра ўгноеную глебу своечасова кладзі добрае насенне. А якое яно добрае для нашай зямлі? Пшаніца «Міронавская-808» дала летась ураджай па 36 цэнтнераў з гектара на плошчы падысьяды гектараў. Добра? Добра. А ўвесень у калгасе пасялі «Юбілейную» пшаніцу, новы сорт, больш устойлівы да палігання. Яшчэ не ведае Соф'я Мітрафанаўна, як пакажа сябе на нашай зямлі новы сорт. Але трэба шукаць такі, каб не баяўся нашых жнівеньскіх навальніц.

Жыта «Партызанскае» — па 28 цэнтнераў дало з гектара. Але даведалася яна, што ёсць жыта «Харкаўскае», што па 60 цэнтнераў дае. Як не выпрабаваць таікі цудоўны сорт на беларускіх землях? І выпрабоўвае, на 20 гектарах. «Маскоўская» ячменю па 39 цэнтнераў бралі летась з гектара. Зусім нядрэнна. А ёсць новы сорт, «Альза» называеца. На тарфяніках па 47 цэнтнераў дае і не палягае. Набылі і гэты сорт.

Уесь час пошуки, пошуки...

Соф'я Мітрафанаўна гаворыць працесную сувязь паляводства з жывёлагадоўляй, кажа, што гной на тарфакрошцы куды лепшы, як быў калісці на саломе, пра апрацоўку глебы, севазвароты, пра глебавыя карты, без якіх яны цяпер «як без рук».

— Усё, ад сяўбы да ўборкі, у нас манізавана. 45 трактараў, камбайны даюць магчымасць у самыя лепшыя, самыя ціслія тэрміны ўсё рабіць: і сеяць, і апрацоўваць глебу, і жаць.

Яна гаворыць і стараеца не забыць чаго-небудзь, усё ёй здаецца важным, і яно сапраўды важнае, і ўсё галоўнае, і пра ўсё трэба сказаць. Каб ведалі. Бо гэта праца іх людзей. і можа прачыта-

юць у якім іншым калгасе, як у іх робіцца, і можа што карыснае для сябе даведаюцца.

ПЕРСПЕКТЫВЫ

Перада мной ляжаць лісткі, вырваныя са школьніх сшыткаў. Восемдзесят два лісткі. Іх пісалі выпускнікі восьмых і дзесятых класаў калгаснай школы. Гэта адказы на пытанні старшыні калгаса Барыса Мікалаевіча Фунцікава: «Кім ты хочаш быць?», «Ці ёсць у цябе жаданне астасца працаўца ў калгасе?», «Што, па твоему, трэба зрабіць, каб моладзь магла добра працаўца і культурна адпачываць?», «Чаму некаторыя выпускнікі школы ўладкоўваюцца ў горадзе на любую працу, хаця ў калгасе манізатар і жывёлавод штомесяц зарабляе 180—200 рублёў?».

Лісткі... Роздум чалавека, які стаіць на парозе жыцця.

«Хачу быць інжынерам... доктарам... аграномам... перакладчыкам... мадэльерам... оптыкам... акцёрам... матэматыкам...» Дзесяткі прафесій называюць школьнікі. «Хачу быць...» і могуць быць. І многія будуць. Многія «хочу быць», каб потым вярнуцца ў родны калгас і працаўца на роднай зямлі. Многія пасля школы хочуць астасца ў калгасе, бо любяць цішыню палёў і іх прасторы.

Але палавіна восьмікласнікаў і меншасць дзесяцікласнікаў хочуць праца-

ваць у горадзе. «Там — лягчэйшая праца, не такая брудная... Там пасля працы не трэба яшчэ займацца хатнай гаспадаркай, каровамі, свіннямі... Там ёсць гурткі самадзейнасці, кіно... Там многа моладзі... Што тыя грошы! У вёсцы сумна... Няма возера, няма спартыўных секцый... Няма танцаў кожную суботу. А гэта для моладзі не такая пустая справа... Трэба, каб клубы, бібліятэкі ў кожнай вёсцы былі... Хачу, каб наша сяло перанеслі бліжэй да Крупіц... Ці будуць яшчэ ў нас будаваць дамы з усімі выгодамі?.. Асфальтаваць вуліцы?.. Механізаваць працаёмкія працэсы?»

Гэтыя лісткі Барыса Мікалаевіча чытаў вясной.

Летам новы спартыўны кіраўнік — старшыня савета калектыву фізкультуры калгаса Георгій Лянкевіч упершыню ў калгасе правёў спартакіду моладзі. Каманды футбольныя, волейбольныя, лёгкай атлетыкі аспрэчвалі першынство. Слаборнічалі ў стральбе, у перацягванні каната. Быў аб'яўлены конкурс асілкаў... Потым, ужо на раённых спаборніцтвах,

— Тэхніка да зімы гатова,— дакладвае загадчык майстэрні Іда Станіславаўна Мількевіч сакратару партнома Сяргею Дэмітравічу Ламану.

У кватэры калгасніцы Вольгі Гілейшы.

Рэгіна Сергіевіч — тэхнічна школы — таксама жыве ў новым пасёлку. У дому радасць: нарадзілася Таня.



Урок вядзе Тамара Нікіфара.



цяжкаатлеты і шахматысты калгаса занялі другое месца, аматары настольнага тэніса — чацвёртае.

Гэта першы этап спаборніцтваў Спартакіяды народаў СССР. Уперадзе новыя рубяжы.

Пасля школы збіраюцца ў клубе аматары танца з ансамбля «Вяснянка». Іх вучыць Тамара Нікіфара. Яна ж — галоўны балетмайстар калгаса. Ёсьць цяпер у моладзі і свой баяніст — новы загадчык клуба. Будзе закончана будаўніцтва спартыўнага комплекса, будзе... Але пра тое, што будзе, няхай раскажа сам старшыня.

— Мэта наша — закончыць будаўніцтва і пераабсталяванне вытворчых памяшканняў. На гэта адведзена два гады. Пабудаваць у вёсцы Крупіца, у «Юбілейным» пасёлку яшчэ 50 двухпавярховых домікаў — гэта ў новай пяцігодцы. Добраўпарадкаваць усе населенныя пункты. У паўтара раза павялічыць вытворчасць прадукцыі: збожжа, малака, мяса. У калгасе будзе значна больш тэхнікі.

Гэта — план новай пяцігодкі.

А ў перспектыве, на 15 гадоў, план такі: у калгасе застануцца толькі два населенныя пункты — вёскі Крупіца і Дубіцкая Слабада. І ў Дубіцкай Слабадзе вырасце гэткі пасёлак, як «Юбілейны» ў Крупіцах. І там і тут усё будзе на месцы — магазіны, школа, камбінат бытавога абслугоўвання, столовая, асфальтаваныя асветленыя вуліцы. Наш калгас будзе як маленькі горад. Чаму мы вызнаныя тэрмін — 15 гадоў? Тому, што калгаснікі маюць добрыя ўласныя дамы. На вонта іх ламаць? Паступова мяняць будзем.

Мінулу пяцігодку мы пачыналі з аднаго мільёна прыбылку. Новую пачынаем з двух мільёнаў. Значыць, у два разы больш у нас магчымасцей. Усё пойдзе на карысць людзям.

Моладзь хоча, каб возера ў калгасе было... Што ж, і пра гэта трэба думаць. Трэба!

Галіна ВАСІЛЕЎСКАЯ

Мінскі раён.



Алесь РАЗАНАЎ

Адлюстраванне

Куды на досвітку пакліча
дарог нязведены прасцяг!
Убачу ўласнае абліча,
убачу неба ў азярцах.
Адлюстраваліся ў прыродзе
ўсе нашы рысы і шнары —
нібы бунтоўнае разводдзе,
нібы дримотныя віры.
Прадзымуты чуткамі скразнымі
усе дубровы і гаі.
У іх блукаюць ручай,
і я таксама разам з імі.
На дзіва дбайны і старанны,
я тут і там.
Заметка!.. Штрых!..
У туманах рачных растану,
згублюся ў водмелях рачных.
Адзначаны мае прыгоды
нерукаворнай вяззю дзей.
Іду, ўзіраюся ў прыроду,
іду, ўзіраюся ў людзей.


Безгалоссе

Прагучыць,
мільгне,
не стане.
Непазнанае калісі,
дзесьці чутае прызнанне,
дзесьці бачаная высь.
Ходзіць кругам безгалоссе,
точыць рэчышча вада.
Не шкада, што засталося,
што згубілася — шкада.
Ці прыпомню ўсё, што бачыў,
ці прыпомню ўсё, што чуў?
Увушшу — трымценне плачу.
Ззянне смеху — уваччу.
Што ж з трывогай, што ж з віною
не расстануся ніяк?
Недзе мною, недзе мною
штосьці зроблена не так.
Задыхаюся на рысе...
Трызніць шэпт:
«Ад спраў, ад спраў
У далёкае вярніся,
непапраўнае папраў.
Да сустрэчы — ад расстання
ўсё знайдзі, што знесла плынъ...
І няслеае каханне
не пакінь больш, не пакінь».
У даўно бытых даты —
нават следу не пазнаць —
пачынаць, што не пачата,
што загублена, ўзнаўляць!..
І з трывогай, і з віною
не расстануся ніяк...
Недзе мною, недзе мною
штосьці зроблена не так.

Дотык

Перавал...
Узышлі па адхону,
па адхону сышлі ў небыццё.
О, не ведайце змроку і скону,
хто дае усім сутным жыццё!
Не адзін весні вечер захмеліць,
не адзін заварожыць жаўрук.
Ды нішто, ды нішто не заменіць
дотык сонца і матчыных рук.

ПРАЗ



Тут робяць сухое малако. На здымку: Тамара Напрзенка на сепаратарным участку Клімавіцкага завода.

МАЛОЧНЫЯ РЭКІ

Гэтыя маленькія бляшаначкі можна ўбачыць у рукзаку геолага ў далёкай Якуції, на рыбацкай шхуне ля берагоў Камчаткі, у дарожным мяшку альпініста. Бляшаначка згушчанага малака... Паспытаеш яго — і адразу пацікавішся, дзе прыгатавалі прадукт. На этикетцы — адрес камбіната: «Рагачоў, малочнакансервавы...»

Ціхі зялёны гарадок на Дняпры. Уздоўж вуліц акуратныя тратуары, стройныя ліпы. Чысціня, парадак. Па шырокай асфальтаванай вуліцы прамчаліся машыны-цыстэрны. Малако. З калгасных ферм — на кансервавы камбінат.

Ён стаіць на ўзвышшы і добра відзён здаёт. Вось у расчыненыя вароты прыйшла чарада машын, іх чакаюць на прыёмным пункце. Малако старанна даследуюць. Лабарант нацэджвае ў празрыстую прабірку белы струменьчык, і праз некалькі мінут у накладной з'яўляецца лічба — паказчык кілотнасці.

«Калгас «Савецкая Беларусь» Буда-Кашалёўская раёна — малако першай групы», — запісвае лабарант у журнал.

Але выдатнае малако — гэта толькі сырвіна. Яшчэ нямала трэба прыкладці намаганняў, каб даць спажыўцу смачную згушчонку.

У кансервавым цэху спецыяльныя машыны вараць сіропы. Тут нязначная доля мінuty вырашае поспех: спазніўся, недагледзеў — і ў малаце выпаў бялок. Тэхналагічны брак.

Даўно ўжо на камбінаце не ведаюць гэтых слоў. Людзі сталі сапраўднымі майстрамі. Начальнік цэха Ігар Анатольевіч Цаплін — дыпламаваны інжынер. Хлапчуком прыйшоў на камбінат. Масларобамі былі яго дзед, бацька. Фамільная прафесія...

Нас просяць надзеяць халаты. У кансервавым цэху беласнежныя сцены, ярка блішчыць кафля. З велізарных белых чанаў гатаванае малако паступае ў аўтаматы, дзе рыхтуюцца сіропы. Настася Сцяпанава, адна з лепшых вакуумапаратаў, пільна глядзіць на загусцелы малочны паток. Адно імгненне — і згушчонка паступае ў другі апарат, які накіроўвае гатовую прадукцыю на разліў. Адна за адной бляшанкі плыўвуть па канвееры. У экспедыцыі машына складае іх у скрынкі. Застаецца адправіць бляшанкі спажыўцу. Гэты працэс таксама аўтаматызаваны: скрынкі падаюцца ў вагоны-рэфрыжэраторы па спецыяльнім канвееры.

Калі глядзішь на работу машын, міжволі думаеш пра тых, хто ўдыхнуў у іх жыццё. Настася Сцяпанава добра памятае, як першы раз пераступіла парог камбіната. Думала: пройдзе нейкі тыдзень, і яна будзе вакуумапаратаўчыцай. Памылілася. Былі і слёзы: неяк не удалася варка, малако мусілі перапрацоўваць. Старэйшыя рабочыя нездаволена паківалі галовамі, але не ўшчуvali: «Што ж, здараецца...» У Настасі знайшліся настайнікі. Быў сярод іх і Іван Васільевіч Ісаенка, вопытны майстар малочнай справы.

На штырфелі пінжака Івана Васільевіча — Залатая Зорка Героя Сацыялістычнай Працы. Ён успамінае, як у цяжкія паслявенные гады яны днём і ноччу аднаўлялі прадпрыемства, па цаглінцы клалі сцены. Многія з тых людзей ужо на адпачынку. На змену ім прыйшлі такія, як Настася Сцяпанава: маладыя, поўныя сіл. А цяпер сярэдні ўзрост рабочага — трыццаць шэсць гадоў.

— Пара сталасці, — кажа Іван Васільевіч.

Паўнакроўна б'еца пульс камбіната. У юбілейным 1967 годзе ён быў узнагароджаны Памятным сцягам Цэнтральнага Камітэта нашай партыі, Прэзідыму Вярхоўнага Савета СССР, Савета Міністраў і ВЦСПС. Некалькі гадоў прадпрыемства трывмае пераходны чырвоны сцяг за выдатнае выкананне заданняў пяцігадовага плана.

У калектыве не згасае творчы агенчык. То, што зробена сёня, ужо назаўтра робіцца пройдзеным рубяжом. Доўгі час, напрыклад, вазілі малако ў бітонах. Але ж у цыстэрнах — зручней. З дапамогай камбіната многія калгасы так і зрабілі.

Рыхтуючыся дастойна сустрэць XXIV з'езд партыі, кожны рабочы ўзяў абавязцельства: павышаць якасць прадукцыі, шукаць рэзервы эканоміі. А ўвесе калектыву паставіў перад сабой нялёгкую задачу: на два месяцы раней тэрміну выкананы пяцігадовы план. І справіўся з гэтай задачай яшчэ раней.

— Гэта азначае, — кажа Іван Васільевіч, — што мы павінны даць краіне мільёны бляшанак малака звыш плана.

Ён глядзіць на гадзіннік. Праз некалькі мінут — пачатак змены. Трэба яшчэ пабыць на участках, пагутарыць з людзьмі, пазнаёміцца з рэжымам работы механізмаў.

— У нас не бывае раскачак. З першай мінуты новай змены механізмы пачынаюць працаваць рыхмічна. І людзі дакладна нясуць сваю вахту.

...На прыёмным пункце разгружаліся цыстэрны. Малочная рака цякла ў велізарныя чаны...

М. СТАЛЯРОЎ

У памяшканні фабрычнага камітэта цішыня. Нядоўна скончылася нарада, усе разышліся. Толькі Настася Антонаўна асталася: трэба ўпарадкаваць паперы, дакументы. На стале некалькі пісьмаў чакаюць адказу. Здаецца зусім нязвычальным, што вось зараз тут, у кабінечце, так ціха. За дзень вунь колькі людзей наведалася. У кожнага сваё... Хто за парадай, за дапамогай, а хто і з падзякай да старшыні фабкома. Ды ці толькі сёня было шмат спраў! Усё, чым жыве калектыв брасцкіх дываноўшчыкаў, непасрэдна датычыць яе, старшыні фабкома. Клопаты, патрэбы, інтарэсы рабочых — яе справы...

Нечакана зазваніў тэлефон. Аршынава ўзяла трубку.

— Добры вечар, Настася Антонаўна! Не спадзяваўся застаць вас яшчэ на работе.

— Затрымалася вось...

Званіў нампаліт адной з вайсковых часцей.

— Просьба ёсць, Настася Антонаўна. Хочам, каб вы зноў завіталі да нас. Маладое папаўненне ў часці, хутка прысягу прыме.

— У крэпасці, як і мінулы раз?

Летась гэта было. На пляцы, ля абеліска, Настасю Антонаўну цёпла сустрэлі маладыя воіны, камандзіры, палітработнікі. Многія з іх ужо ведалі гэту ўспілую жанчыну, якой давялося быць удзельніцай геральчнай абароны Брасцкай крэпасці.

І вось настаў урачысты момант. Па камандзе «сміна» замерлі роўныя шарэнгі маладых салдат. Лёгкі ветрык ледзь кратася чырвонае палотнішча сцяга. Юнакі моцна сціскаюць у руках зброю. Яны клянучца на вернасць Радзіме тут, дзе кожная пядзя зямлі паліта крыўёю бацькоў...

— Я — грамадзянін Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік... — гучыць ва ўрачыстай цішыні ўсіхваліванны голас маладога салдата.

Настася Антонаўна глядзіць на шарэнгі. Стройныя, бадзёрыя хлопцы. Пакаленне, якое нарадзілася і вырасла ў паслявенных часах. Яны не зведалі таго, што давялося зведаць бацькам. Сёння гэтыя юнакі становяцца на абарону свяшчэнных заваёў. Клянучца ля сцен і фортаў Брасцкай крэпасці...

ВЪПРАГАВАННІ

...Вось чытае тэкст прысягі плячысты юнак. Цвёрда гучыць голас. Спыніла позірк на яго твары Настася Антонаўна, і нібы знаёмае штось прыгадалася ў гэтых рысах. Можа дзе сустракаліся? Здаецца, не. Зноў прыгледзелася. Ды проста хлопец вельмі падобны на таго байца, якога бачыла тут у чэрвені сорак першага...

...Бал за крэпасць не сціхалі ні на хвіліну. Фашыстам удалось захапіць невядлікую тэрыторию ля Кобрынскіх варот, частку будынкаў. У акружэнні апынуўся імправізаваны шпіталь, дзе раней быў штаб палка. Тут некалькі байкоў, жонкі афіцэраў, дзеці, параненые. Людзі аглухлі ад грукату снарадаў, страляніны, учарнелі ад пылу і дыму. Нясцерпная спёка. Ад смагі перасохла ў горле. Плачуць дзецы, стогнуць параненые—вады, вады!.. А вораг насядае, трэба абараніць шпіталь, параненых, дзяцей.

Байкоў становіца ўсё менш. Месцы іх займаюць жанчыны. Цяжка Настасі Антонаўне, балюча глядзець, як пакутуюць яе двое малых. Яна супакойвае іх і зноў бярэ аўтамат. Перадышкі былі кароткія. Перавязвалі раненых, лічылі, хто жывы. Скончыліся бінты, медыкаменты. У ход пайшлі бляізна, адзенне.

А смага мучыць усё больш. Вады німа ні кроплі. Яшчэ ўчора скончыліся рэшткі той мутнай жылкі, што злілі з бульбы, абаранай яшчэ да вайны, вечарам 21-га чэрвня. Заставалася адно: дабраца да Мухаўца. Папоўз адзін салдат. Не вярнуўся. Папоўз другі. Мациней застукалі варожыя кулямёты. Не вярнуўся таксама.

I Настася Антонаўна разылася. Прыцемкам, калі страляніна заглухла, пацалаў дзяцей, абкрыла іх шынляём. Чакаць больш нельга.

Паўзла доўга, спынялася, прыслухоўвалася. Здаецца, пащенцавала. Вось і рака. Хуценька набраўши вады, падалася назад. Зноў тая ж рызыкоўная дарога. Паўзі было цяжэй, бо ў руках кацялок з вадой. Метр за метрам...

Нечакана зусім побач застракатаў кулямёт. Потым другі. I збоку, і наперадзе застыналі кулі. Мільганула думка: заўважылі! Падпаўзла да нейкіх руін—і пачула слабы голас, хтосьці клікнуў яе.

Настася Антонаўна ўбачыла параненага салдата. Побач ляжаў кулямёт, пустыя гільзы. У твар яна ведала гэтага салдата. А вось прозвішча не памятала.

— Хто ў тым каземаце?— спытаў паранены, паказаўшы на іхні шпіталь.

— Нашы. Я адтуль. Вядзэм абарону, трymаемся... А вады ўжо каторыя суткі няма. Там дзецы, параненые. Нясе вось кацялок... На, выпі крыху!

Салдат сціснуў перасмяглыя вусны і наадрэз адмовіўся:

— Не трэба, я пацярплю. Можа як сам дабяруся да ракі. Нясе хутчэй ваду ў каземат.

Настася Антонаўна паабяцала вярнуцца, перавязаць яго. Калі ёй удалося зноў прыпаўці сюды, салдата ўжо не было. На гэтым месцы засталіся толькі кучы гільзаў ды плямы засохлай крыві...

...На ўсё жыццё захаваўся ў памяці вобраз мужнага байца.

I вось тут, праз дзесяцігоддзі, нібы сустрэча з незабыўным. Чытае тэкст прысягі юнак, падобны з твару на таго невядомага героя. Можа, сын яго? Не, малады занадта...

Настася Антонаўна глядзіць на Кобрынскія вароты. Німа іхняга шпітalia... Зноў ахапілі ўспаміны.

...Вады, якую яна тады прынесла, хапіла толькі па маленькім глытку. А вораг насядаў. Усё менш і менш было хвілін, каб хоць крыху пабыць з малымі. Змарнелья дзецы ўжо нават не плакалі. Ішоў дзесяты дзень абарони...

Смага адбірала апошнія сілы. Рашилі капаць калодзеж. Капалі па чарзе, у кароткія перапынкі паміж варожымі атакамі. Да вады так і не здолелі дабраца. Дакапаліся толькі да сырога жвіру. Гэты пясок загортвалі ў кавалкі тонкай тканіны і давалі смактаць раненым, дзяцям.

Абарона працягвалася. З усіх бакоў чуваць быў грукат бую. Значыць, нашы стаяць, нашы даюць адпор ворагу. Гэта надавала сілы, падбадзёрвала. Трымацца да апошніх хвілі—такое было аднаўшнае рашэнне абаронцаў шпітalia. Адпачывалі ўрыйкамі—не сон, а кароткае забыццё. Настася Антонаўна трывніла, усхоплівалася.

Не раз успамінала яна

сваё дзяцінства, бацькоў. Як хороша было тады... Горад Клін у Падмаскоўі. Камбінат штучнага валакна. Вось яна, падлетак, у аддзеле кадраў, горача даказвае начальніку, што час ёй працаўцаць. Угарвала. Прынялі вучаніцай. А праз два гады яна ўжо брыгадзір матальшчиц. Яе брыгада першая на камбінаце заваявала права называцца ўдарнай. Дружна працаўлі, весела адпачывалі. Часта наведваліся ў клуб камбіната падшэфныя—курсанты ваенага вучылішча. Аднаму з іх спадабалася вясёлая Тася. Калі хлопец скончыў вучобу, ажаніліся. Паехалі разам у Смоленск. А перад вайной муЖа накіравалі служыць у Брестскую крэпасць...

...Здаецца, даўно так было. Можа, гэты каземат, страляніна, стогны параненых—толькі жудасны сон? Вось яна зараз прачнеца—і ніякіх пакут, крыві, выбухай? Настася Антонаўна ўздрыгвае, нібы праганяючы страшнае забыццё. Не, гэта не сон...

Іхні шпіталь ужо не шпіталь. Жывых мала. Параненая паміраюць адзін за адным. Сувязі з нашымі—нікія. Можа, там думаюць, што шпіталь ужо ў руках фашыстаў? Не, пра іх помнілі.

У каземат прыпойз старшы палітрук Несцярук. Ен падбадзёру ѿ абаронцаў шпітalia, сказаў, што нашы трymаюцца, паміраюць пра іх. Абяцаў прыслаць вады, ежы, дапамогу. Аднак дзве спробы нашых дабраца да шпітalia былі няўдалыя. Усе, хто ішоў на дапамогу, загінулі...

Несцярук прынёс Настасі Антонаўне жудасную вестку—яе муж загінуў. Яна не памятае, колькі праляжала непрытомная. Аднак пачалася новая атака. Дрыжачымі рукамі ўзяла аўтамат, хістуючыся падышла да аканіцы...

Фашыстам нарэшце удалося захапіць шпіталь. Яны дабілі параненых, тут жа расстралялі двух байкоў. Жанчын і дзяцей забралі ў палон і павялі праз Валынскі мост. Там стаяла некалькі гармат, накіраваных на крэпасць. Пачаўся чарговы абстрэл. Палонным загадалі легчы. Ад грукату дрыжэла зямля, вострые вады сціскуй мазгі. Дзецы страйці прытомнасць. Настася Антонаўна з жахам убачыла, што ў сына з вушэй цячэ кроў—лопнуў барабанныя перапонкі? А дзяўчынка!



Настася Антонаўна Аршынава.

Дзе знайсці слова, каб перадаць боль маці, на вачах якой пасівела трохгадовая дачушка...

Калі кананада скончылася, рушылі далей. Несла дзяцей на руках, трацячы апошнія сілы. У часе бамбёжкі ўдалася ўцячы. Доўга блукала, нарэшце прыйшла ў Брест, і тут яе прытулілі знаёмыя.

У горадзе гаспадарылі фашысты. Паступова ўладкавалася на работу і наладзіла сувязь з падпольшчыкамі. Гэта было вельмі рызыкоўна—змагацца з ворагам, маючи на руках дзве дзяцей. Але інакі Настася Антонаўна не магла.

У 43-м годзе хтосьці выдаў падпольшчыкаў. Пачаліся арышты. Настасю Антонаўну папярэдзілі, ёй з дзецьмі ўдалася ўцячы ў партызанскае атрад. Была сувязной, распаўсюджвала зводкі Саўніфармбюро, лістоўкі. I вось настай доўгачаканы час вызвалення...

Чвэрць стагоддзя мінула з той пары. Выраслі дзецы, пайшлі самастойнай дарогай жыцця. Настася Антонаўна здолела выхаваць іх сапраўднымі людзьмі, за якіх маці ніколі не сорамна. Калі скончылася вайна, пайшла працаўцаць матальшчыцай на камбінат, вяла грамадскую работу. У музее абароны Брестской крэпасці яна і зараз з'яўляецца няштатным экспурсаводам. Уступіла ў партыю. Абраўся старшынёй цэхкома, членам презідіума абласнога Савета прафсаюзаў. I вось ужо колькі год Настася Аршынава—старшыня фабкома дыванова—вытворчага аўяднання.

...Яе ведаюць у кожнай школе Брэста. Была і ў іншых гарадах, ездзіла на Украіну, у Запаляр'е. Шмат сяброў, моладзі, піянераў пішуць ёй з усіх куткоў краіны. I асаблівая дружба ў Настасі Антонаўны з маладымі воінамі, што нясуць службу на свяшчэнай зямлі Брэста. Вось і зноў запрашэнне нампаліта...

М. ЛАЛЫКА

З АБАБОНЫ 1 прымхі, як і рэлігія, маюць адну агульную аснову—сяпую веру ў звышнатуральныя сілы.

У глыбокай старадаўнасці чалавек, змагаючыся за існаванне, адчуваў сябе маленькім і бяспільнім перад грэзнымі, загадкава таямнічымі сіламі прыроды. Бяспільнасць і страх, фантастычныя, далёкія ад рэальнасці ўяўленні аб навакольным свеце—вось карэні і аснова рэлігіі, забабону, прымхаў. Ул. І. Ленін указваў, што бяспільнасць дзікуна ў барацьбе з прыродай нараджала веру ў багоў, д'яблу і ў розныя цуды...

Адчуваючы заўсёдны страх і бездапаможнасць, першытын чалавек імкнуўся абараніць сябе ад незразумелых, грозных сіл заклінаннямі, малітвамі, ахвярапрынашэннямі, а ў далейшым—усялякімі абрядамі, рытуаламі, рэлігійнымі забаронамі і абмежаваннямі. Забабоны, прыкметы, прымхі цесна перапляталіся з рэлігійнай містыкай і абряднасцю. Гэта аковы, якія чалавек надзеў на сябе, не ведаючы многіх ісцін. Ён верыў у бессмяротнасць душы і быў упэўнены, што яго лёс загадзя раз і назаўсёды прадвызначаны ўсявышнім.

Як жа ўзнікла ў старажытнага чалавека вера ў рэлігійную душу? Зробім з вамі невялікую экспкурсію ў далёкую старасветчыну, калі чалавек толькі пачынаў тлумачыць сябе некаторыя з'явы прыроды. Уявіце сабе, што такі чалавек у люстроной гладзі возера ўбачыў сваю постаць. Нічога не ведаючы пра законы адлюстраўвання святла, ён дзівіўся і нават палохаўся, пазнаўшы сябе, яму здавалася, што ён бачыць у вадзе сваё другое «я», свой двайнік, які адрозніваецца ад першага, цялеснага, «я». Першае «я» ён адчуваў рэальнна, мог яго ўдарыць, ушчыкнуць, а другое «я» было як быццам не заўсёды падуладна яму, яно магло незалежна ад арыгінала пачынаць грымаснічаць і нават знікаць (калі на паверхні вады з'яўляцца хвалі). Вось гэтае другое, не цялеснае, «я» ён і называў душой. Адсюль пайшлі забабоны: разбіць люстэрка (у якім, нібы ў гладзі вады, чалавек бачыць сваё другое «я»)—значыць параніць або нават разбіць свой «двайнік», сваю душу, наклікаць на сябе хваробу ці нават смерць.

Наступным доказам існавання душы старажытны чалавек лічыў сны. У час сну душа нібы магла часова, як і пры страце прытомнасці, пакідаць цела. Сны здаваліся першытынаму чалавеку звышнатуральнай з'явай. Дзівады ѹгодзе: засынаючы ў мірнай, спакойнай abstanoўцы, ён у сне падарожнічае, пераскокае страшнную бездань або весяліцца ў кампаніі сяброў і продкаў, якіх ніколі не бачыў, або ловіцца на паліванні неймаверна вялікага звера. Імгненне—і ён стане ахвярай раз'яtranага льва... Ад такога сну чалавек прачынаецца ўвесь пакрыты халодным потам, аглядаецца—а навокал усё ціха, спакойна, і ён сам па-ранейшаму здаровы, не мае ніякіх раненій.

Старажытны чалавек, напэўна, тлумачыў свае сны наступным чынам: калі ён спаў, то штосьці ў ім не спала—яго «двайнік», яго душа. Гэта яна падарожнічала, весялі-

лася, змагалася і наогул магла блукаць па свеце незалежна ад цела.

Смерць, па ўяўленню старажытнага продка, гэта таксама сон, але ўжо сон навек. Людзі, назіраючы смерць, бачылі, што чалавек, расстаючыся з жыццём, перастае дыхаць. Разам з апошнім выдыхам душа нібы вылятае з цела, пакідае яго.

Адны старажытныя народы душу звязвалі з дыханнем. Другія—атоесамлялі яе з крывёю. Некаторыя народы меркавалі, што душа сканцэнтруваецца ў вачах. Бадай, адсюль пайшлі забабоны пра «нядобрае вока».

Народы, якія жылі ў вусці ракі Об, думалі, што ў чалавека ёсьць некалькі душ, і адна з іх бачная—гэта ценъ. Наступіць на ценъ чалавека—гэта значыць парапаніць яго душу. Тым, хто наступіць на ценъ правадыра, пагражала смяротная кара. Першым ісці на паліванне, гэтая людзі малявалі ценъ жывёліны, якую наважыліся забіць, і кідалі ў яго каменні, стрэлы. Чым больш дакладнай была пападанні, тым больш, лічылі яны, будзе паранена душа жывёліны, і тады яна лягчэй паддасца паліўнічу.

(А фактычна яны проста трэніравалі руку).

Другая душа, як думалі тыя людзі, змяшчаецца ў галаве і можа пакідаць чалавека галоўным чынам у сне. Самы надзейны спосаб утрымаць яе ў целе—вытатуіра-

РАЗВЯНЧАННЕ «ТАЯМНІЦЫ»

чалавек у люстроной гладзі возера ўбачыў сваю постаць. Нічога не ведаючы пра законы адлюстраўвання святла, ён дзівіўся і нават палохаўся, пазнаўшы сябе, яму здавалася, што ён бачыць у вадзе сваё другое «я», свой двайнік, які адрозніваецца ад першага, цялеснага, «я». Першае «я» ён адчуваў рэальнна, мог яго ўдарыць, ушчыкнуць, а другое «я» было як быццам не заўсёды падуладна яму, яно магло незалежна ад арыгінала пачынаць грымаснічаць і нават знікаць (калі на паверхні вады з'яўляцца хвалі). Вось гэтае другое, не цялеснае, «я» ён і называў душой. Адсюль пайшлі забабоны: разбіць люстэрка (у якім, нібы ў гладзі вады, чалавек бачыць сваё другое «я»)—значыць парапаніць або нават разбіць свой «двайнік», сваю душу, наклікаць на сябе хваробу ці нават смерць.

Наступным доказам існавання душы старажытны чалавек лічыў сны. У час сну душа нібы магла часова, як і пры страце прытомнасці, пакідаць цела. Сны здаваліся першытынаму чалавеку звышнатуральнай з'явай. Дзівады ѹгодзе: засынаючы ў мірнай, спакойнай abstanoўцы, ён у сне падарожнічае, пераскокае страшнную бездань або весяліцца ў кампаніі сяброў і продкаў, якіх ніколі не бачыў, або ловіцца на паліванні неймаверна вялікага звера. Імгненне—і ён стане ахвярай раз'яtranага льва... Ад такога сну чалавек прачынаецца ўвесь пакрыты халодным потам, аглядаецца—а навокал усё ціха, спакойна, і ён сам па-ранейшаму здаровы, не мае ніякіх раненій.

Старажытны чалавек, напэўна, тлумачыў свае сны наступным чынам: калі ён спаў, то штосьці ў ім не спала—яго «двайнік», яго душа. Гэта яна падарожнічала, весялі-

ваць птушку на грудзях ля пляча. Яна пільнуе душу. Калі душа пакідае цела, птушка ляціць услед і вяртае яе назад. Гэтая душа вельмі баязлівая і ад спалаху падае. Напэўна, адсюль паходзіць выраз «душа пайшла ў пяткі».

Старажытны чалавек прыходзіў да пераконання, што душа—божы дар, што яна неўміручая і можа аддзяляцца ад цела. А паколькі душа неўміручая, то яна працягвае жыць і пасля смерці чалавека. Значыць, існуе замагільнае жыццё, свет, дзе жывуць душы памёршых. Ідэя неўміручасці душы парадзіла ўяўленне аб замагільным жыцці.

Неўміручасць душы і сама душа як нешта звышнатуральнае, уселенае богам у цела чалавека (так уяўляеца яна ў рэлігійным тлумачэнні), рашуча абвяргаеца навукай. «Душа» на самой справе—гэта псіхіка, свядомасць, гэта пачуцці, эмоцыі (журба і смутак, любоў і нянавісць, радасць і туга), думкі, памяць і да т. п., якія параджаюцца дзейнасцю кары чалавечага галаўнога мозгу. Калі арганізм чалавека памірае, то паміраюць усе яго часткі, у тым ліку і мозг, які параджае псіхіку. Пры смерці чалавека назаўсёды знікаюць думкі, пачуцці—тая самая «душа». А калі німа душы, то німа і замагільнага жыцця. Хіба можна ўяўіць, што чалавек памёр, а яго рука працягвае жыць або, скажам, слых працягвае дзейнаць?

Як нельга адасобіць рэч ад яе колеру (у адно месца паставіць рэч, а ў другое пакласці яе колер), так немагчыма і адасобіць мозг, яго дзейнасць, гэта значыць псіхіку—«душу» ад цела, арганізма.

Рэлігійнае ўяўленне аб душы цалкам абелікі асновапаложнік фізіялогіі і псіхалогіі І. М. Сечанаў і стваральнік вучэння аб вышэйшай нервовай дзейнасці чалавека І. П. Паўлаў. Яны паклалі пачатак матэрыялістычнай псіхалогіі, глыбока пранікнуўшы ў таямніцы мозгу і яго работы.

Мозг чалавека выклікае захапленне сваёй складанасцю і тонкасцю арганізацыі, дасканаласцю ўзаемазвязанай дзейнасці, здольнасцю выклікаць тонкія эмацыйнальныя пачуцці. Але ж прырода яго натуральная, матэрыяльная, яна раскрыта і растлумачана навукай.

Магчымасці творчасці мозгу, можна сказаць, неабмежаваныя. Яго кара змяшчае каля 17 мільярдаў нервовых клетак, так званых нейронаў, у мазжачку іх налічваеца 120 мільярдаў, а ў спінным мозгу 13,5 мільёна. Чалавечы арганізм актыўна выкарыстоўвае, як устаноўлена, толькі 4% магчымасцей мозгу. А зірніце, што ўжо дасягнута чалавецтвам: тэлебачанне, заваяванне космасу і г. д. Цяжка нават уяўіць, чаго здолее дасягнуць чалавек, калі выкарыстае яшчэ 96% сваіх разумовых магчымасцей!

Е. ЧАРНАМОР



Жан Эфель. Стварэнне свету і чалавека.
Першая гіпотэза аб узіненні дажджу.

ЗАЎСЁДЫ З ЛЮДЗЬМИ

Васілінкі — гэта чыстыя вуліцы ў ценю старадаўніх вязаў і клёнаў, дыхтоўныя, «па-слуцку» раскошныя дамы, ля кожнай сядзібы сады і палісаднікі, два рады вішняку ўздоўж вёскі — белая pena плясткавага прыбою ў май!

Вёска зачароўвае адразу, як толькі збочыш з дарогі. І ўжо не пакіне цябе думка, што да ўсяго, чым ты залюбаваўся, прыкладзена рупная рука.

Нечакана думкі мае перапыніяе грукат калёс за спіной, і фурман — сівабароды дзядуля — прапаноўвае падvezci. Не адмаўляюся, бо да патрэбнага мне дома яшчэ калі двух кіламетраў. Дзядуля гаваркі, пачаў дапытвацица, куды я і да каго.

— Таццяна Мікітаўна Башура? Як жа, ведаю, маіх унукаў вучыць. Яна ў нас, сынок, за камендантам. Парадкам камандуе. Ну, старшыня селькома. Талковая кабета. Бачыце, у нас ліхтары вісяць, як у горадзе? Яе клопат, дай бог ёй здароўечка. І гутарку правядзе з намі, пенсіянерамі, — заслухаешся. І настаўніца добрая...

Дзядуля нібы паўтараў тое, што гаварылі мне пра гэтую жанчыну ў райвыканкому, хіба толькі там «камендантам» яе не называлі.

— А вунь і яе дом, у садку, на краі вёскі, — сказаў дзядуля, тузаючы лейцамі каня.

Таццяна Мікітаўна ішла з саду з поўным кашом чырвоных яблыкаў. Здзівілася, даведаўшыся, што яе пазашкольная работа можа зацікавіць чалавека з горада. Так, яна ўжо больш за дваццаць гадоў — депутат сельскага Савета. Восем гадоў узнічальвае сельскі камітэт...

Так, нялёгка выконваць грамадскія абавязкі сельскаму настаўніку. Кожны дзень мноства сышткаў, планы. А яшчэ дом, сям'я. Муж у яе таксама настаўнік. Дзеці — іх троє — ужо дарослыя. Дочки вучачца ў інстытутах, сын на сваім хлебе, ў Маладзечна працуе. Таццяна Мікітаўна іншы раз прыйдзе з работы, а дома пуста, бязлюдна. І самі яшчэ нестарыя, а дзеці, нібы тыя птушкі, шуганулі ў вырай...

Але калі ёсьць у чалавека справа па душы, калі ўсё, чым жыве вёска, блізкае і дарагое яго сэрцу, тады німа калі аддавацца сумным думкам. Ды і не ў харектары Таццяны Мікітаўны адасабляцца. Яна заўсёды з людзьмі, бо неспакойныя пасады настаўніцы і старшыні селькома абавязваюць яе жыць клопатамі вёскі і ў гэтым знаходзіць той маральны стрыжань, які ўтрымлівае чалавека ў «форме».

Колькі разоў яна гаварыла на сходах, калі ішлі перавыбary селькома:

— Дарагая мае, мо ўжо хопіць мне несці такую ношку. Няхай хто іншы возьмез!

А хор жаночых галасоў выносіў канчатковы «прысуд»:

— Пакінуць! Мікітаўну! Няхай яна за старшыню!

Яна махала рукою, усміхалася, і кожны ведаў, што Мікітаўна згадзілася.

...Хто калі збіраў тут тыя сельскія сходы! А яна заявляла такі парадак: кожны квартал — сход. Запрашае старшыню сельсавета І. М. Залатарэвіча, сакратара парткома В. І. Гурыновіча. Няхай слухаюць людзей, ведаюць іх настроі, трывогі і клопаты. Збіраюцца ў чырвоным кутку на ферме, бо клуба ў вёсцы пакуль што німа, хоць у калгасе ёсць. Дом культуры, з тузін брыгадных клубаў. Да Васілінкі чарга пакуль што не дайшла, а вёска немалая — амаль сто шэсцьдзесят двароў.

І першав пытанне, якое яна заўсёды чуе на такіх сходах, — «Што вы нам раскажаце?» У кожнай хаце ёсьць радыё, У многіх тэлевізары, па тры газеты ідзе, а хочацца людзям пачуць жывое слова, і менавіта ад Мікітаўны.

— На адным такім сходзе, — успамінае яна, — далі нам, членам селькома, наказ: пасыпаша вуліцу гравіем. Маўляў, хопіць мясіць гразь у непагадзь. Лёгка сказаць — пасыпаша тры вуліцы даўжынёй кі-

ламетры з чатыры. Пайшла да старшыні калгаса Макара Мікалаевіча Вечара, да сакратара парткома Васіля Іванавіча Гурыновіча. Людзі яны сур'ёзныя, памяркоўныя. Паслухалі яны мяне, абнадзеілі. На сесіі гэтае пытанне абмеркавалі. І што вы думаеце? Сельсавет адпусціў сродкі з самаабкладання, калгас даў транспарт. Цэлы год вазілі той гравій, а мы нядзельнікі арганізоўвалі — раўнялі пясок. І цяпер па нашых вуліцах хоць у лодачках шпацируй...

Паступілі скаргі ў сельком: парушаеца распарадак работы магазіна. Выклікалі загадчыцу. А тая здзівілася: «Я падпарадкоўваюся сельпо, прычым тут сельком?» Ёй растлумачылі. Загадчыца абяцала гандляваць як належыць. А на развітанне паскардзілася:

— Хіба можна працаваць у гнілой халупе? Усюды цагляныя магазіны. А мы што, горшыя?

Таццяна Мікітаўна пайшла ў сельвыканком. А там адзін адказ: «Сродкаў німа, калгас і так шмат траціць на будаўніцтва школ, жылля, клуба...» Дайшла да райспажыўсаоза. Сакратар парткома калгаса таксама званіў туды — і ў план будаўніцтва райспажыўсаоза, нарэшце, уключыў магазін на чатыры рабочыя месцы. Яшчэ праз год адкрылі яго.

А як хораша ў Васілінках вясной! Ні перад якім іншым святам гэтак не прыбіраюць вёску, як перад Першамаем і Днём Перамогі. Дарослыя, дзеці выходзяць надвячоркам на вуліцы з венікамі, рыдлёўкамі, падмятаюць, выроўніваюць, пясочкам пасыпашаць, на слупах, на хатах вывешваюць чырвоныя сцягі, фарбуюць аканіцы, сцены, беляць платы, дрэзы. І ва ўсіх гэтых спраўах актыўны ўдзел прымаюць члены вулічнага камітэта. А потым уся вёска ідзе да брацкай магілі, дзе пахаваны воіны Савецкай Арміі, што загінулі ў баях за вызваленне вёскі. І ў тым, што магіла тая заўсёды прыбраная, патанае летам у кветках, таксама ёсьць заслуга Таццяны Мікітаўны. Яна шмат зрабіла, каб жывыя памяталі ад тых, хто загінуў.

Няхай не заўсёды зробленае кідаецца ў вочы — ад гэтага яно не перастае быць добрым. Аднойчы на сходзе выбаршчыкі прапанавалі, каб у вёсцы быў свой вадаём. Мала што можа здарыцца, а вада ж толькі ў глыбокіх калодзежах. Ды і пакупацца ўлетку німа дзе. І зноў у запісной книжцы депутата з'явіўся запіс: «Копанка. Пагутарыць са старшынёй калгаса».

Мінула некалькі месяцаў — і ў цэнтры вёскі, на зялёным «пятачку» поплава, заблішчэла сажалка памерам шэсцьдзесят



У чырвоным кутку Дома жывёлавода калгаса «Радзіма» Нясвіжскага раёна.

Фота П. Наватарава
(БелТА).

на сто метраў. Рыбу туды запусцілі, вакол дрэвы пасадзілі, лаўкі паставілі. Так у Васілінках з'явілася зона адпачынку.

Таццяна Мікітаўна частуе мяне духмянымі яблыкамі са свайго саду, нетаропка працягвае гамонку:

— А колькі давялося пахадзіць, каб людзі перасталі скідаць насупраць сваіх двароў дровы, лес, торф! Гэта ж страхоцце ў некаторых вёсках — не вуліцы, а дрываютні. Пайшлі мы па хатах. Нікога не папярэжалі для пачатку, праста нагадвалі, што вуліца — гэта твар вёскі, а ён павінен быць заўсёды чыстым. Праўда, некаторых упартых давялося і папярэджаць. Але ж дабіліся свайго, цяпер паглядзіце — нідзе ні бярвенца не ўбачыце.

Вось ужо гадоў шэсць-сем не паяўляліся ў Васілінках следчыя крымінальнага вышуку. Няма ім тут чаго рабіць. І «сугачнікаў» не бывае. Адзін неяк трапіў у выцярэзнік, ды і той працуе ў горадзе, дамоў прыяджает толькі начаваць.

— Лепей пачала жыць вёска, павысілася яе культура, ды і мясцовыя кіраўнікі не пакідаюць без увагі ніводнага пашучэння грамадскага парадку, — тлумачыць Таццяна Мікітаўна.

таўна. І нічога не кажа пра тое, што і сельком унёс свой уклад у гэты здаровы працэс. Вось тэмы гутарак, з якімі выступалі члены селькома: «Папярэджанне злачынстваў і прапаганда здаровага быту», «Жанчына — мачі, працаўніца, выхавацель», «Аб шкодзе алкаголю», «Выхаванне дзяцей у сям'і» і г. д.

Даводзіцца ім разглядаць скаргі жыхароў, ушчуваць тых, хто нядобра паводзіць сябе дома і ў грамадскіх месцах. Не, яны гэтым не падміняюць таварыскі суд. Усё адбываецца неяк пэ-сямейнаму, як выказаўся адна калгасніца. З чалавекам, якога запрасілі на гутарку, размаўляюць тактоўна, не ўмешваючыся ў яго інтymны свет. І запрошаны адчувае, што людзей, якія вядуть з ім памяркоўную, але настойлівую і прынцыповую размову, надзялілі паўнамоцтвамі вёска, сельскі Савет.

Таццяна Мікітаўна не называе мне прозвішчаў дзвюх маладых жанчын («Яны памірыліся ўжо, не варта варушыць мінулае»), якія некалькі месяцаў адной перамывалі костачкі за тое, што іхнія дзеци пабіліся. Запрасілі жанок на пасяджэнне селькома. Спакойны тон, далікатнасць, з якой вяла

размову Таццяна Мікітаўна, адразу неяк абязбройлі языкатых кабет, і яны вымушаны былі прасіць адна ў адной пра-бачэння. Гэткую справу нехта можа назваць дробязнай і не вартай увагі, але часам такія канфлікты, калі іх не патушыць, перарастаюць у трагедыі, таму не могуць лічыцца нечай асабістай справай.

На вёсцы жартуюць: «Там, дзе з'яўляецца карова, знікае настаўнік». Канешне, у жыцці ўсё больш складана. Вось і ў Таццяны Мікітаўны ёсць дом, агарод, вялікі сад, ёсць сёе-тое з жыўнасці. А яна не бацца, што гаспадарка зможа яе. Мамыць, ўсё залежыць ад того, якое месца ў інтарэсах чалавека займае тая ж самая каро-ва ці агарод.

Яна, напрыклад, любіць і ўмее прыгожа і з густам апра-нацца, мае багатую бібліятэку. На століку пабліскувает храміраванымі абводамі транзістарны прыёмнік «ВЭФ-12», побач — стосы газет, часопісаў. Шмат чытае, ходзіць у кіно. І яшчэ ўпраўляецца наведваць драм-калектыў пры школе. Той самы, якім ужо трывала гадоў кіруе настаўніца, цяпер пенсіянерка Таццяна Цімафеевна Шахлевіч, што паставіла на сельскай сцэ-

не звыш трохсот спектакляў. У добрый палавіне іх удзельнічала і сама Таццяна Мікітаўна.

Аб чым яна думае цяпер? Аб вясковым хоры. Неяк летам за-прасілі яе жанчыны на зажынкі. Былі там традыцыйныя першыя снапы, вянкі на галавах «жнёй» (сярпу ў калгасе далі адстаку гадоў шэсць назад), было лёг-кае віно. Але не гэтым запом-ніўся той сонечны дзень, а пес-нямі, што спявалі чуць захмя-лелія, ужо не маладыя жанчы-ны. Спявалі то раздольныя, як слуцкія палеткі, вясельныя пес-ні, то поўныя нейкай невыказ-най тугі — жніўныя.

Яна пашкадавала, што не запісала тых песень. А цяпер «загарэ-лася» хорам. Песенніцы згод-ны, нават узрадаваліся задум-цы. А калі так, то праўленне калгаса вымушана будзе клапа-ціца аб будаўніцтве клуба ў вёсцы.

На развітанне я пацікавіўся, ці захацела б яна пакінуць вёс-ку і пераехаць у горад, тым болей, што дзеци ўжо асели там. Таццяна Мікітаўна ўсміх-нулася аднымі вуснамі і, па-маўчайшы, ціха сказала:

— Мусіць, не. Сумна мне будзе ў горадзе.

М. ТЫЧЫНА



Міхась РУДКОЎСКІ

Марозная раніца

Ну, як тут не станеш багатым,
заможным не станеш,
калі
мароз, як каваль, перад святам
да чырвані ўсход накаліў!
Паўнеба расплаўленай медзі,
не медзі — гарачай зары!
Гукні — і за трыдзеяць недзе
зямелъ
твой пакоціца крык —
па снежна-блакітных раўнінах,
па рэках, палотнах дарог,

лясамі, дзе свеціца іней
жар-птушкі залётнай пяром;
туды, у краіну міжбор'я
і зачараваных крыніц,
дзе едзе сумётамі

мройная

Снягурка на белым кані...

Васіль ЖУКОВІЧ

Снег

Такі бляюткі выпаў снег,
акі пасвятлелі дні і ночы!
На снезе я скрыпучым кроучу,
і лёгка дыхаецца мне.

О, мой святочны снег лясны,
з якой ты выпаў цішынёю
і незямною чысцінёю
у край адвечнае сасны!

Мой родны, ціхі бор сасновы,
блукаць да змроку я гатовы,
дзе ні калёс, ні палазоў,
дзе толькі трэск ад маразоў.

Анатоль ВЯРЦІНСКІ

Свята

Яго абвяшчалі не фанфары —
гучалі прызнання нашага чары.

Свято выпраменявалі не гірлянды —
свяціліся ярка нашы пагляды.

Зліліся не вуліцы і завулкі —
а нашы рукі і пацалункі.

Не медзь выбівала гулкія маршы —
кроў біла ў грудзі і скроні нашы...

Спраўлялі лепшае свята зямное
нас двое...



Іван Шамякін з дачкой Алеськай.

У СЭРЦАХ ЧЫТАЧОЙ

Да 50-годдзя з дня нараджэння І. П. Шамякіна

Неяк летам адзін з маскоўскіх часопісаў папрасіў мяне напісаць пра Івана Шамякіна—беларускага празаіка, творы якога набылі шырокую вядомасць ва ўсім Саюзе. Я сама зачытваюся цікавымі кнігамі гэтага пісьменніка, але доўга не знаходжу вартых слоў, каб расказаць аб ім чытчу.

Трэба з чалавекам сустрэцца, пагаварыць як след, але дома яго не застаю. Затое страчае мяне Марыя Філатаўна—ジョンカ і добры друг пісьменніка, правобраз некаторых герояў яго кніг («Урэшце, магу прызнацца крытыкам,— заўважае І. П. Шамякін у аўтабіографіі,— што вобраз Таццяны Маёўскай у многіх сваіх рысах, біяграфічных і пісемлічных, я спісаў з жонкі...»).

Марыя Філатаўна расказвае шмат цікавага. Пра маладосць, пра тое, колькі перажыта поплеч. Ей добра вядома, як і калі пісаліся нават першыя вершы, апавяданні, аповесць «Помста», раман «Глыбокая плынь» і ўсе іншыя творы... Тады ж я ўбачыла рабочы кабінет пісьменніка—і на пісьмовым стале новыя рукапісі: гэта было апавяданне пра Леніна...

Лічыцца, што творчы шлях пісьменніка пачынаецца з першых публікаций. Але хіба можна адкінуць працу, якая папярэднічае заяўцы ў друку! Іван Шамякін, як і багата іншых, «пачаўся» яшчэ ў студэнцкім літаб'яднанні, а можа быць і раней—з любві да прыроды, паданняў і песень лясной сваёй Гомельшчыны, з любві да кніг, якія чытаў у маленстве запоем.

Яшчэ ў 1940 годзе ён паслаў у «Полымя» свае першыя аповесці. А ў 1945, у Германіі, была напісана «Помста»... Між гэтымі датамі пралегла вайна, калі малады чалавек (а сённяшні юбіляр) быў воінам-зенітчыкам, армейскім палітработнікам, да канца выкананы свой сыноўні абавязак перад Радзімай у гады страшэнных выпрабаванняў...

Дэмабілізаваўшыся з арміі і вярнуўшыся ў родныя мясціны, Іван Пятровіч Шамякін працуе настаўнікам у вёсцы, сельскія камуністы выбіраюць яго сваім сакратаром. Час быў нялёгкі, але аб ім пісьменнік успамінае з удзячнасцю. Жыццё ў глыбінях народных дало багата для творчасці. Працу ў школе, вялікія грамадскія абавязкі Іван Пятровіч спалучае з творчым заняткам. Яго дэвізам робяцца слова: «Пісаць, пісаць і яшчэ раз пісаць, не спыняцца ні на хвіліну...» «Вяртаўся дадому позна ўнаучы і пісаў пры газніцы...»

Талент празаіка, грунтоўнае веданне жыцця, працавіцасць нараджалі кнігу за кнігай, і кожная з іх захапляла і хвалявала.

Творы І. Шамякіна—адкрыта сацыяльныя, востра-сюжэтныя, яны заўжды прысвечаны гарачым праблемам сучаснасці. Героі яго кніг—людзі таго пакалення, якое ваявала з фашизмам і перамагло ў баях, а пасля вайны аднаўляла разбураны край. Героі кніг І. Шамякіна—калгаснікі, рабочыя, інтэлігенты,—людзі простыя, шчырыя, працавітыя. Разам з тым, яны—тыя змагары і творцы, якімі жыве наша зямля... Асабліва прывабныя ў творах образы жанчын: верных у каханні, нязломных у барацьбе, прыгожых тварам, душой і справамі...

Шырокую літаратурную вядомасць аўтару прынёс яго першы раман «Глыбокая плынь». Кнігай, дзе апявяеца партызанская барацьба, зачыталіся ў Беларусі, яе дружна перакладалі на іншыя мовы.

Жыццю калгаснай вёскі прысвечаны вядомыя раманы «У добры час» і «Крыніцы». Цудоўная тэтралогія «Трывожнае шчасце» (любімы твор самога пісьменніка) расказвае пра гады ваенных выпрабаванняў, яна адзначана рамантыкай маладосці, кахання, юнацкім роздумам аб жыцці.

У СЭРЦАХ ЧЫТАЧОЙ

Выход рамана «Сэрца на далоні» з'явіўся падзеяй у літаратурным жыцці рэспублікі. Пісьменнік паспяхова спраўліўся з новай для сябе задачай—паказаць жыццё Індустрыяльнага горада, бурны паток гарадскога жыцця, людзей горада—парцыйных і савецкіх работнікаў, урачоў, журналістаў, рабочых завода. Ён стварыў у рамане тыповыя образы людзей нашага часу.

Найлепшы ў рамане—вобраз хірурга Яраша. Пісьменнік знайшоў яркія фарбы, каб намаляваць чалавека дзелавога, энергічнага, бліскучага спецыяліста. Гуманная прафесія ў доктара Яраша: ён хірург, ён вяртае людзям здароўе. Яшчэ больш прывабная ў ім душэўная жыцціня, гарачая самаадданасць, гатоўнасць да самаахвяраванасці.

І. П. Шамякін заўважыў аднойчы: «Без біяграфіі няма пісьменніка... Гэта правільна... Але, відаць, справядліва і тое, што надыходзіць час, калі біяграфія пісьменніка—гэта яго творы». Таму сёння, гаворачы пра Івана Шамякіна, мы больш за ўсё і гаворым пра яго кнігі. А кнігі з'яўляюцца адна за другой. Зусім нядаўна, здаецца, стаў на паліцы кнігалюбай раман «Снежныя зімы», а на пісьмовым стале ўжо ляжалі старонкі новай аповесці «Браняпоезд «Таварыш Ленін»...

Кнігі І. Шамякіна выдаюцца вялікімі тыражамі, і ўсё роўна іх просіяць, заказваюць. Людзей вабяць гранічная шчырасць размовы, праўдзівасць, праблематычнасць.

Шмат клопатай у Івана Пятровіча не толькі творчых, але і грамадскіх, службовых. Ён—паважаны ўсімі кіраўнік Саюза пісьменнікаў, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР, член Мінскага абкома партыі, член Беларускага камітэта абароны міру. Яго ведаюць і любяць рабочыя і міністры, вучоныя і людзі мастацтва. Яму пішуць як дэпутату, як добраму і чуламу чалавеку. Старая маці з болем расказвае пра нешчасліве каханне дачкі. Просіяць падтрымкі малады артыст і пачынаючы літаратар. Клубны работнік з раёна складае на недахоп беларускай літаратуры ў кніжным магазіне... Ідуць і ідуць пісъмы ад чытачоў. Тады, летам, Марыя Філатаўна збіралася паказаць мне... меж пісъмаў, але разгубілася я: не здолею ўсе праглядзець!

Іван Пятровіч Шамякін—славуты пісьменнік і проста добры чалавек, за што любім яго мы, калегі маладзейшыя і старэйшыя, за што любяць яго чытачы.

Еўдакія ЛОСЬ



РОДНЫЙ ХЛЕБ



Урывак з кінааповесці „Эшалон у Германію“

Мал. Ю. Пучынскага

Іван Шамякін нядайна закончыў кінааповесць „Эшалон у Германію“ — з часоў грамадзянскай вайны. Трэба спадзявацца, што пройдзе нямнога часу, і ўсе мы ўбачым яе на экранах рэспублікі. А пакуль — да слёнаўага юбілею пісьменніка — пранануем чытачам „Работніцы і сляянкі“ ўрывак з кінааповесці Івана Шамякіна.

З пустым салдацкім мяшком на правым плячы Лукашэвіч пераскоквае цераз калі, блякыць па платформе да доўгага будынка станцыі, на якім, пад чырвоным сцягам, надпіс: «Орша пасажырская». Пасажырай на станцыі, якая стала пагранічнай, не густа. Больш чыгуначнікай, чырвонаармейцаў, занятых службай. Людзі этых ўсё ўжо бачылі, да ўсяго прывыклі і на ўзбуджанага прапаршчыка не звяртаюць увагі. А ён, мінуўшы дзвёры, у залу, імкліва ўрываваецца ў службове аддзяленне. Адразу відаць, што яму тут ўсё знаёма — кожныя дзвёры, кожны пакой. Але перад тэлеграфнай яго затрымлівае вартавы матрос.

— Ты куды, браток? Сарваўся, як з ланцуго.

Лукашэвіч задыхаўся ад шпаркай ха-

ды, ад хвалявання. Ён абураны такім зваротам — на ты — да яго, афіцэра. Адказвае з хлапчуковай дзёрзкасцю:

— Мне трэба.
— Куды табе трэба?
— Вы мне не тыкайце! Тут мой бацька.
— Хто? — спакойна, як бы не пачуўшы сурогата папярэджання, пытае матрос.

незвычайны спраб: дзеляць буханку хлеба сляянскай выпечкі з бурштынавай апетытнай скрынкай.

Лукашэвіч, убачыўшы гэты хлеб, глытаете галодную сліну.

Буханка ўжо разрезана, але — здалёк відно — не на роўныя палавіны.

Матрос адным позіркам акідае вымушанага наведвальніка і, відаць, адразу

станцы ёсць прадстаўнік Камітэта дапамогі палонным.

— Я... я — аршанін.
— Значыцца, дома ўжо? Есць з чым павіншаваць! — шыра радуецца матрос за чалавека. — Праходзь. Сядай. Знаёміца будзем. Я таксама — лічы — аршанін. З Дуброўны.

Разгублены Лукашэвіч трохі нясмела падыходзіць да стала, яго блізкінцы такіе памібрацца, такі зварот. Латыш узіраецца ў прапаршчыка. Пазнае.

— Сын тэлеграфіста? Во бацьку ратасць будзе!

Лукашэвіч знясілена апускаеца на крэсла калія стала, выцірае па-салдацку пот з ілба. Гэта знясілenne ад шчасця пасля душэнага напружання і трывогі. Значыцца, жывы бацька.

— Так я пайшоў, Таніла Іванавіч. Зайтра — на Маскву. Тровы павязу.

Яны астаюцца ўдых, камісар станцыі былы афіцэр царскай арміі, далёкі яшча ад усяго таго, што адбылося тут, на радзіме.

Лукашэвіч успамінае пра пусты мяшок, сарамліва скідае яго з плеча на падлогу. Яму хочацца мець перад гэтym бальшавіком найлепшы выгляд, трымацца з гонарам афіцэра.

Даніла Івашчанка садзіцца за стол, разглядае прапаршчыка, быццам хоча пранікніць у нутро і ўбачыць, што за чалавек вярнуўся ў Савецкую Расію, куды можа падацца гэты афіцэрык, на чый бок стае ў рэвалюцы.

— Ну, як там нашы? Галадаюць? — пытается камісар.

— Галадаюць. Салдаты мруць з голаду.

— Да-а-а... Буржуі не накормяць. Можа цяпер лягчэй трохі будзе нашым. Па указанні таварыша Леніна пасылаем хлеб для палонных. Вуну эшалон станцыі, — камісар ківае на акно, за якім сапраўды відны вагоны. — Зайтра перадаем немцам. Трыццаць тысяч пудоў.

— Трыццаць тысяч пудоў хлеба для палонных? — з недаверам, здзіўленнем і радасцю перапытвае Лукашэвіч.

— Але. Во дакументы, — камісар кідае цяжкую даланию на вялікі канверт, што ляжыць збоку. Адрес: Берлін... Міжнародная камісія... Не, не камісія, фу, чорт, забываю. Місія. Місія Чырвонага Крыжа. Нялёгка, я табе, брат, скажу, адраваць гэты хлеб ад галоднага пралетарыяту. Самі — убачыш — галадаєм.

Лукашэвіч мімаволі кідае позір на газету, у якой загорнуты хлеб.

Камісар ловіць гэты позір.

— Мы яшчэ нічога, у нас навокал — сёлы. А паглядзі, што робіцца ў Маскве, у Піцеры, — кажучы эта, Івашчанка разгортвае газету, адламвае ладны кавалак хлеба, падае пропаршчыку. — На, еш.

Лукашэвіч ажно ўзнімаеца з крэсла, ён страшнна збянтэжаны і нават абураны.

— Што вы!

— Не саромейся. Я хадзіў у плаванне, дык ведаю, які ён салодкі, калі вернешся, першы кус роднага хлеба. Удыхнеш яго — адразу перад вачамі ўсё роднае...

Непрыкметна для сябе пропаршчык бярэ хлеб, але не ёсць, не ведае, куды падаецца яго, хоць у палоне добра пазнаў цану хлебу, а таму трymае яго з пашанай. Сапраўды, першы хлеб радзімы. Які ён будзе? Салодкі, горкі?

— Еш, еш. Бачу ж — згаладнёй.

Лукашэвіч адкусвае кавалачак і... не можа пракаўтніць, з вачэй сыплюцца

— Лукашэвіч. Тэлеграфіст.

— Няма тут такога.

— Няма? — пропаршчык спалоханы, расчараваны: ён марыў, што адразу, выскачуўшы з вагона, супстэрненца з бацькам. Дзе ж ён? Можа расстралялі большавікі?

Тым часам матрос, аглядаючы нечаканага гостя, у пажэрмроку калідора звярнуў увагу на афіцэрскія пагоны. Здзіўлены на свінчы.

— А ты што за гусь? Адкуль прыялец?

— Я вам не гусь!

— Ты не гусь, ты — певень, — лагодна адказвае матрос, але тут жа даволі красамоўна перасоўвае кабуру браўнінга з боку наперад, на живот, загадвае:

— А ну, пайшлі са мной!

Праводзіць Лукашэвіч па калідоры. Адчыняе дзвёры, крычыць:

— Камісар! Разбярыся, чаго хоча гэты суб'ект!

Лукашэвіч уваходзіць у вялікі пакой з закрэтаванымі вонкнамі. Аглядаецца са здзіўленнем: пакой знаёмы, як усё тут, але шмат што змянілася.

Калі стала — двое: такі ж матрос, як вартавы, нібы двайнік, толькі ў гэтага кабуру драўляная і вісіца нізка, ля калена; другі — чыгуначнік з сівымі вусамі, у зашмальцаванай форме. Яны заняты

незвычайны спраб: дзеляць буханку хлеба сляянскай выпечкі з бурштынавай апетытнай скрынкай.

Лукашэвіч, убачыўшы гэты хлеб, глытаете галодную сліну.

Буханка ўжо разрезана, але — здалёк відно — не на роўныя палавіны.

Матрос адным позіркам акідае вымушанага наведвальніка і, відаць, адразу

незвычайны спраб: дзеляць буханку хлеба сляянскай выпечкі з бурштынавай апетытнай скрынкай.

Лукашэвіч, убачыўшы гэты хлеб, глытаете галодную сліну.

Буханка ўжо разрезана, але — здалёк відно — не на роўныя палавіны.

Матрос адным позіркам акідае вымушанага наведвальніка і, відаць, адразу

незвычайны спраб: дзеляць буханку хлеба сляянскай выпечкі з бурштынавай апетытнай скрынкай.

Лукашэвіч, убачыўшы гэты хлеб, глытаете галодную сліну.

Буханка ўжо разрезана, але — здалёк відно — не на роўныя палавіны.

Матрос адным позіркам акідае вымушанага наведвальніка і, відаць, адразу

незвычайны спраб: дзеляць буханку хлеба сляянскай выпечкі з бурштынавай апетытнай скрынкай.

Лукашэвіч, убачыўшы гэты хлеб, глытаете галодную сліну.

Буханка ўжо разрезана, але — здалёк відно — не на роўныя палавіны.

Матрос адным позіркам акідае вымушанага наведвальніка і, відаць, адразу

незвычайны спраб: дзеляць буханку хлеба сляянскай выпечкі з бурштынавай апетытнай скрынкай.

Лукашэвіч, убачыўшы гэты хлеб, глытаете галодную сліну.

Буханка ўжо разрезана, але — здалёк відно — не на роўныя палавіны.

Матрос адным позіркам акідае вымушанага наведвальніка і, відаць, адразу

незвычайны спраб: дзеляць буханку хлеба сляянскай выпечкі з бурштынавай апетытнай скрынкай.

Лукашэвіч, убачыўшы гэты хлеб, глытаете галодную сліну.

Буханка ўжо разрезана, але — здалёк відно — не на роўныя палавіны.

Матрос адным позіркам акідае вымушанага наведвальніка і, відаць, адразу

незвычайны спраб: дзеляць буханку хлеба сляянскай выпечкі з бурштынавай апетытнай скрынкай.

Лукашэвіч, убачыўшы гэты хлеб, глытаете галодную сліну.

Буханка ўжо разрезана, але — здалёк відно — не на роўныя палавіны.

Матрос адным позіркам акідае вымушанага наведвальніка і, відаць, адразу

незвычайны спраб: дзеляць буханку хлеба сляянскай выпечкі з бурштынавай апетытнай скрынкай.

Лукашэвіч, убачыўшы гэты хлеб, глытаете галодную сліну.

Буханка ўжо разрезана, але — здалёк відно — не на роўныя палавіны.

Матрос адным позіркам акідае вымушанага наведвальніка і, відаць, адразу

незвычайны спраб: дзеляць буханку хлеба сляянскай выпечкі з бурштынавай апетытнай скрынкай.

Лукашэвіч, убачыўшы гэты хлеб, глытаете галодную сліну.

Буханка ўжо разрезана, але — здалёк відно — не на роўныя палавіны.

Матрос адным позіркам акідае вымушанага наведвальніка і, відаць, адразу

незвычайны спраб: дзеляць буханку хлеба сляянскай выпечкі з бурштынавай апетытнай скрынкай.

Лукашэвіч, убачыўшы гэты хлеб, глытаете галодную сліну.

Буханка ўжо разрезана, але — здалёк відно — не на роўныя палавіны.

Матрос адным позіркам акідае вымушанага наведвальніка і, відаць, адразу

незвычайны спраб: дзеляць буханку хлеба сляянскай выпечкі з бурштынавай апетытнай скрынкай.

«АПРАНАЦЬ ЛЮДЗЕЙ-МАЯ ПРАФЕСІЯ...»

буиня слёзы. Ён не саромеецца іх, сваіх слёз, сваій слабасці. Няхай бальшавік бачыць яго слёзы. Урэшце, гэта не прыніжэнне перад камісарам, бо хлеб не яго, хлеб — роднай зямлі, вырашчаны рукамі тых салдат, з якімі ён, пра-паршык, абараняў гэтую зямлю.

Івашчанка апускае вочы, далікатна робіць выгляд, што не бачыць слёз госца. Кажа пра іншае:

— Пагоны... У нас іх не носяць.

— Hel — амаль крычыць Лукашэвіч і кладзе надкусаны хлеб на стол.

У гэтym «Hel» — увесьсь боль перажывтых пакут і юнацкая ўпартасць — не скрыцца, не прыняць тых змен, якія зрабілі бальшавікі.

Камісар лагодна ўсміхаецца.

— Я разумею вас, — чамусьці ён пераходзіць на «вы», і гэта адразу насыярожвае і адначасова ўтаймоўвае натапыранага пра-паршыка. — Вам хочацца з'явіцца дадому ў форме. Калі ласка. Але калі па дарозе сустрэнутьца былыя салдаты — не любяць яны ў пагонах — тлумачце, што вы толькі з палону.

— Дзякую.

Пратарашык па-вайсковаму ўстае, стукае абрасамі.

— Хлеб вазьміце. Не грэбуйце.

Лукашэвіч зноў вагаецца — браць ці не браць?

У гэты момант адчыняюцца дзвёры. Нехта пытаем па-німецку:

— Можна ўвайсці?

Лукашэвіч уздрыгвае, імкліва паворочваецца.

На парозе — стары чыгуначнік, падобны на латыша, які нядайна выйшаў з пакоя. Такі ж мундзір, толькі па колеры трохі адрозніваецца. Машыніст. Прафесія робіць людзей падобнымі адзін на аднаго.

— Бітэ, — запрашае камісар.

Немец зачыняе за сабой дзвёры і з парога кажа:

— Я маю важнае для савецкіх улад паведамленне.

Івашчанка не разумее, паціскае плячамі, глядзіць на Лукашэвіча. Той перакладае.

Камісар скрабе патыліцу.

— Э, чорт, паслаў я свайго тлумача ў горад. Важнае, кака? — і раптам ад-важваецца. — Перакладай, пра-паршык! Толькі, калі акажацца ваенная тайнай... Разумееш? Мір мірам, а тайна можа быць.

Магчыма, юнацкая цікаўнасць прымушае Лукашэвіча згадзіцца на ролю перакладчыка ў камісара. Ён звяртаецца да німецкага машыніста:

— Пан камісар вас слухае.

— Чыноўнік вашай перадатачнай камісіі... гэткі высокі, — паказвае рост — вышэй за сябе, пасля нахілецца і праводзіць рукамі па халівах сваіх ботаў, — у крагах жоўтых... перадае нашаму ваеннаму ўпраўленню вагоны... Ваши... Перадае дзесяць, а накладную на зварот падпісвае на сем ці восем. І так не адзін раз. Німецкія чыгуначнікі абураюцца. Гэта ж вялікая подласць — рабаваць сваіх...

Просты і добры камісар — твар усё больш хмурнее, робіцца суроўм, злосным. Рука цягнецца да кабуры, паднімае калодку. Важыць кабуру, быццам пра-вярае, ці на месцы набоі, ці не выцягнуці зброя зноңку зброю рэвалюцыі.

Лукашэвіч сочыць за ігроў грубых, з пачарнелымі пазногцямі пальцаў на калодцы кабуры.

...Аўтару гэтых радкоў нядайна давялося зрабіць түрысцкае падарожжа па краінах Еўропы. Трыццаць шэсць чалавек было нас з Беларусі — урачы, настаўнікі, журналісты, работнікі сельскай гаспадаркі. І кожны па меры магчымасцей цікавіўся галіной сваій уласнай прафесіі. Але жанчыны — тут ужо нічога не зробіш, мы застаемся жанчынамі ўсюды, нават у чужых, далёкіх краінах, — усе без выключэння цікавіліся яшчэ і мадамі, адзеннем: што носяць у Пaryзы, як апранаюцца ў Данії, чым мы, рускія, вылучаемся або не вылучаемся па стылі адзення ад людзей замежных краін.

Жанчыны — жанчынамі, але вось чаму гэты немалады і сур'ёзны мужчына таксама ўважліва ўглядзеца ў крой і стыль адзення, чаму гартае старонкі часопісаў мод?

Сакрэт адкрыўся проста.

— Я дырэктар швейнай фабрыкі, — сказаў Іван Міхайлавіч Старатараў. — Апранаць людзей — мая прафесія. І апранаць прыгожа.

І гэта прагучэла з добрым гонарам, з пачуццём вельмі каштоўным для прадстаўніка кожнай прафесіі: маўляў, тое, што я раблю, гэтак жа важна, як карміць людзей, як лячыць іх... І падумалася: калі дырэктар швейнай фабрыкі ставіцца да сваіх справы вось так, значыць... Значыць, пасля прыезду на Радзіму першая камандзіроўка — у Маладзечна. Хіба можа карэспандэнт жаночага часопіса ўпусціць такі выпадак?

...І вось — Маладзечна. Былы заходнебеларускі горад, дзе пры панская Польшчы амаль не было сваіх прамысловасці, не было і гэтай фабрыкі і суседніх з ёю заводоў. Фабрыка забяспечвае працай жаночыя рукі. Жаночыя рукі.. Рукі краўчых, швачак, закрайшчыц, вязальшчыц...

Мы ідзем з цэха ў цэх, з майстэрні ў майстэрню, ідзем то з Іванам Міхайлавічам, то з парторм фабрыкі, то са старым майстром. У жаночых руках — чыёсці будучае адзенне: ці то сукенка, ці паліто, ці шарсцяная кофта, ці бялізна. Паглядзіш на гэтае адзенне, на рукі жанчын, на іх твары — і міжволі адчуваеш: вось зараз, вось у гэтую хвіліну, людзі робяць вельмі важную, вельмі сур'ёзную для іх справу. Робяць як сапраўдныя майстры. Яны любяць сваю прафесію і ганацаца ёю: апранаюць чалавека!

Ці не адсюль і першае месца, якое заняла фабрыка ў сістэме аднародных прадпрыемстваў? І пераходны Чырвоны сцяг вобласці. І добрая слава ўсяго калектыву! Усяго — і многіх асобных майстроў адзення.

— Антонавіч, пашы́цце мне паліто! — Дзяўчына з пакетам у руках пераняла ля дзвярэй чалавека з «сантыметрам».

— Але сёняне не мой прыёмны дзень, — спрабуе адбіцца ад яе

«Антонавіч», Баляслаў Антонавіч Грышкевіч, адзін з лепшых закрайшчыкаў верхняга адзення. Гэтае «Антонавіч», такое сваё, мясцовасць, і ўмольныя вочы дзяўчыны... Здаецца, ад таго, што пашые ёй паліто, залежыць яе дзялейшы лёс, бо гэта ж першае «дарослае» паліто ў яе жыцці!

— Ну, добра, добра. Скажыце, няхай афармляюць заказ, — не вытрымаў Антонавіч.

Фабрыка мае тры атэлье ў горадзе, 4 атэлье і 8 майстэрні у вёсках. У цэхах масавага пашыву шыцца спецовпратка: адзенне па заказах сельскагаспадарчых тэхнікумаў, спецыяльных школ, арцелей. У атэлье прымаюцца індывідуальныя заказы, тут шыюць паліто, сукенкі, капелюшы, пальчаткі, блязін.

Пакуль мы не перайшлі на іншыя участак, назавем яшчэ прозвішчы лепшых закрайшчыкаў фабрыкі, да якіх, вось гэтак жа, як і да Антонавіча, ідуць і ідуць людзі. Леанід Антонавіч Пура, Рэнюс Іванавіч Шэмес — гэта мясцовыя «кіты», закрайшчыкі верхняга адзення. Ну, а калі пашыць сукенку трэба — тут просяць Кацярыну Віктараўну Казакевіч. Краўчыхазорка сваёй прафесіі, самая папулярная ў горадзе!

...Памятаю, аднойчы ў час нашага падарожжа нехта з жанчын з празмерным захапленнем расхваливаў шарсцяныя кофтачкі на вітрыне замежнага магазіна: «Ах, які ўзор! Якая вязка!» Іван Міхайлавіч таксама спыніўся на момант ля гэтай вітрыны, глянуў і спакойна, без асаблівых эмоцый, праਬаці:

— Прыйяджайце да нас у Маладзечна. Убачыце не горшыя...

Падумалася: крышку хапіц цераз край чалавек. Маладзечна, правінцыя — і раптам не горшыя, як тут, у «самым цэнтры Еўропы»?

І вось...

— Наш трыватажны цэх...

Ён невялікі, гэты цэх. Чалавек мо трыватцаць, не болей, схіліцца над вязальнімі апаратамі. Тут цішыня, тут тая асаблівая атмасфера спакойнай сканцэнтраванасці, якая бывае там, дзе ў працы людзей патрэбны і ўважлівасць, і натхненне. Нехта лічыць петлі... Нехта на хаду стварае зусім новы ўзор...

— Вам падабаецца гэтае кофтачка? Ажурная... А гэтая? А вось гэты ансамбль? Світэр, трыко, шапка і рукавічки?

І яшчэ, і яшчэ... Майстар цэха Антаніна Бандарэнка кладзе на стол адну рэч, другую, называе іх аўтараў, людзей, якія прыдумалі фасон, узор, выканалі сваю задуму. А я тым часам успамінаю вітрыны замежных магазінаў, успамінаю кінутыя быццам мімадзёзныя слова: «Прыяджайце ў Маладзечна». Не, не пахваляўся тады Іван Міхайлавіч!

— Вось гэты чорна-белы ансамбль выканала Любую Аляксандру Чаеўскую, гэта — праца Зіны

Абрамчык, гэта — Іры Свяціцкай,
гэта — Наташы Ясевіч...

Сустрэча з творчасцю — заўсёды радасць, заўсёды свята. І ў майстэрні мастака, і ў кабінеце пісьменніка, у канструктарскім бюро інжынера — і ў сціплым цэху не надта вядомага атэлье. Гэтая ажурныя кофтачкі, гэтая світэры з узорамі і арнаментамі, і гэты элегантны «чорна-белы ансамбль» маглі бы упрыгожыць вітрыну самага шыкоўнага магазіна ў «самым цэнтры Еўропы». Вось вам і правінцыя!..

І зноў той жа вывад, які настойліва дыктуе жыццё: натхнёнасці і ўмельства нашым майстрам не пазычачь. Жаданне апранаць людзей прыгожа ў іх таксама ёсць.

І яшчэ два слова ад імя фабрикі.

— Мы распрацавалі і выканалі мадэль спецыяльнага адзення для жанчын, занятых у сельскай гаспадарцы: даярак, птушніц, свінарак, камбайнераў. Вось, паглядзіце, хіба непрыгожы гэты камбінезон са светла-блакітнага лёну, кофта і касынчака ў тон да яго? Пашылі такое адзенне пакуль што толькі для рабочых саўгаса «Любаньскі». Гатовы прыніць заказы для іншых калгасаў і саўгасаў. Даём аб'явы за аб'явай у мясцовую газету, напрошаемся самі, але заказаў пакуль што няма. Дзіўна...

І сапраўды — дзіўна. Дык вось, ведайце, калгасныя і саўгасныя жывёлаводы і механізатары: ёсць спецыяльная пастанова ўрада, якая абавязвае вашых кіраўнікоў і прафсаюзных работнікаў сельскай гаспадаркі клапаціцца аб вашай рабочай вopратцы. А Маладзечанская швейная фабрика гатова пашыць для вас выдатнае адзенне. І, безумоўна, не толькі рабочае. Гэта толькі адна з тых паслуг, якія аказвае фабрика насельніцтву.

А вось яшчэ адна. Кожны дзень з варот фабрыкі выязджаете аўтобус. Ездзе па вёсках, калгасах, саўгасах, і шафёр аўтобуса прымае заказы, развозіць гатовыя кофты, світэры, шарсцяныя трыко.

— Насіце на здароўе!

Людзі задаволены: у дом да іх прыходзяць паслугі — і якія паслугі! Яшчэ зусім нядаўна пра гэта можна было толькі марыць.

А ў прыёмнай атэлье не зачыняюцца дзвёры... Людзі любяць прыгажосць і шануюць тых, хто яе стварае.

А. УЛАДЗІМІРАВА



— Прыгожая кофтачка, праўда? — Прыветна ўбачыць зробленую табою рэч на плячах сяброўні.
Фота Ул. Вяхотні.



Анджэла Дэвіс у руках служак «свабоды».

шай агульнацыйянальная дэмманстрацыя жанчын за роўнасць у галіне працы і адукациі...», — падкрэслівае заакіянскі часопіс «Ньюсуйк».

Як адзначаецца ў заяве Нацыянальнай жаночай камісіі Камуністычнай партыі ЗША, «жанчыны рабочага класа — найбольш эксплуатуемыя жанчыны ў нашым грамадстве. Асабліва цяжкае становішча негрыцянак, пуртари канак, «чыканы» (амерыканцы мексіканскага паходжання) і індзейскіх жанчын». І такі вывад неабвержна пацвяджаецца многімі фактамі.

Амерыканскі часопіс «Палітыкл аферс» піша: «Жанчын у ЗША не толькі эксплуатуюць у такій ступені, як і ўсіх працоўных, але існуюць яшчэ і асобыя формы эксплуатацыі, якія ўжываюцца толькі ў адносінах да жанчын». У агульнацыйянальным маштабе, уключаючы ўсе работы і пасады, сярэдняя заработка плата жанчын, якія працуяць, складае толькі 60 працэнтаў сярэдняй зарплаты мужчын. Канторская работа заўсёды лічылася галіной, дзе працуяць пераважна жанчыны. 7,5 млн. жанчын выконваюць у ЗША туго ці іншую канторскую работу. І нават тут іх заработка плата роўная 66,2 працэнта зарплаты мужчын, якія выконваюць туго ж работу...

Амерыканская эканоміка перажывае

Сацыяльныя навальніцы, якія ўзрушваюць цяперашнюю Амерыку, паказваюць, што такія прапагандыстыкі трукі ўжо не дзейнічаюць. Прыклад сацыялістычных краін, і перш за ўсё Савецкага Саюза, з'яўляецца натхняющим прыкладам для працоўных капіталістычнага свету, узнімае іх на барацьбу супраць несправядлівасцей буржуазнага грамадства. Гэта ў поўнай меры адносіца і да жанчын-працаўніц.

Чым жа адказваюць кіруючыя колы Амерыкі? Іх палітыка — гэта сумесь дэмагагічных жэсту і адкрытых пагроз. Прэзідэнт Ніксон, напрыклад, 50-ю гадавіну прадастаўлення жанчынам ЗША права голасу адзначыў апублікаваннем пракламацыі, у якой абяцае прадастаўіць жанчынам «больш широкую ролю» ва ўсіх сферах сучаснага жыцця. Але ж гэта не падмацавана нікім конкретнымі спрабамі. Больш таго, робіцца ўсё, каб і надалей захаваць няроўнасць жанчын. З 1923 года ў розных камісіях сената ЗША марынуетца 26-я папраўка да канстытуцыі, якая абвяшчае роўнасць усіх грамадзян незалежна ад полу. Прычына таго «аператыўнасці» зразумелая: на розніцы ў зарплаце капіталісты зарабляюць велізарныя барышы.

Усё часцей карыны аппарат амерыкан-

ПАД ЦЕНЕМ СТАТУІ СВАБОДЫ

Перад уваходам у Нью-Йоркскі порт стаіць велізарная статуя. У ясны сонечны дзень яна відаць здалёку. Шматметровая скульптура жанчыны з высока ўзнятым факелам павінна сімвалізаваць, на думку амерыканскіх улад, дух Новага Свету. «Статуя свабоды», — так напышліва завецца гэтая скульптура. Яна даўно ўжо зрабілася аб'ектам горкіх насмешак з боку ўсіх, хто знаёмы з сучаснай рэчаіснасцю ў ЗША. Нездарма кажуць, што «Статуя свабоды» павярнулася спіной да сваёй краіны..

Гэтая скульптура шмат пабачыла на сваім вяку. Але нядоўна адбылася падзея, унікальная па сваім характары. 60 амерыканскіх жанчын «захапілі» статую і прымацавалі да яе лозунг, на якім быў надпіс: «Жанчыны свету, аб'ядноўвайцеся!» Адна з удзельніц гэтай «аперацыі» заявіла: «Мы выбралі гэтую статую, бо яна, на жаль, сімвалізуе абстрактную ідзю свабоды, а мы ў жыцці не з'яўляемся свабоднымі».

Магчыма, сам па сабе гэта невялічкі эпізод. Але ў ім, нібы ў краплі вады, адлюстраваўся рост баявой актыўнасці жаночага руху ў цытадэлі імперыялізму. Усё гучней і гучней за акіянам галасы працоўных жанчын у абарону сваіх правоў, супраць беспрацоўя, за неадкладнае спыненне вайны ў В'етнаме і вывад амерыканскіх войск з Інданіі.

Надоўга запомніца амерыканцам 26 жніўня 1970 года. У гэты дзень 50 гадоў назад была прынята 19-я папраўка да канстытуцыі ЗША, якая прадастаўляла жанчынам права голасу. Праз пайстагоддзя сотні тысяч амерыканак выйшлі на вуліцы гарадоў, каб прыняць удзел у 24-гадзіннай забастоўцы. «Гэта была пер-

сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці. Скарачаецца вытворчасць, закрываюцца мнонгія фабрыкі і заводы, на вуліцу выкідаюцца тысячи людзей. Падлічана, што ўзровень беспрацоўя сярод жанчын удавае вышэй сярэдняга ўзроўню. «Мы ледзьве зводзім канцы з канцамі,— заявіла, напрыклад, місіс Рэйер, адна з удзельніц агульнацыйянальной забастоўкі.— Зарплаты мужа не хапае, а мне не ўдаецца знайсці работу. Дзеци вымушаны кінуць вучобу».

Яўная і непрыкрытая дыскрымінацыя шырока распаўсюджана не толькі ў эканамічнай галіне. Сярод амерыканскіх урачоў толькі 9 працэнтаў жанчын, сярод інжынераў усяго 1 працэнт, сярод юрыстаў толькі 3 працэнты. У амерыканскім сенате мінулага склікання са 100 сенатораў была толькі адна жанчына, а з 435 членамі палаты прадстаўнікоў іх было усяго 10.

У ЗША зараз налічваецца 50 штатаў, і толькі ў шасці з іх па закону жанчынам пры цяжарнасці прадастаўляеца фармальны водпуск на 6—8 тыдняў, прычым прадпрымальнікі не абязвязаны аплачваць яго і захоўваць за работніцай яе месца. Карэспандэнт англійскай газеты «Дэйлі мейл» у Нью-Йорку Бліс расказаў нядоўна, колькі каштавала яго сям'і нараджэнне дзіцяці. За ложак у радзільнім доме давялося заплаціць 414 долараў (372 рублі). Ганарар урачу склаў 500 долараў (450 рублі). Усяго ж быў прад'яўлен рахунак на 1300 долараў, г. зн. прыкладна 1180 рублі.

А кіраўнікі гэтай краіны хвяляцца «свабодай», «дэмакратыяй», спрабуюць выдаць свой лад ледзь не за ўзор для іншых!

скага імперыялізму абрушваеца з рэпрэсіямі на тых, хто ўзнімае свой голас у абарону сваіх правоў, выкryвае злачынствы імперыялізму. Гэта яскрава відаць на лёссе 26-гадовай выкладчыцы Анджэлы Дэвіс, якая стала ахвярай палітычнага тэрору. Анджэла адкрыта і смела заявіла, што яна — камуністка і не адмовіца ад сваіх пераконанняў. І тады пайшлі санкцыі: спачатку яе выгналі з Каліфарнійскага ўніверсітэта, дзе яна працавала над дысертаций, а затым сфабрыковалі абвінавачванне ў «забойстве і крадзяжы». Два месяцы агенты ФБР шукалі яе па ўсёй краіне, яна была ўнесена ў спіс «самых небяспечных злачынцаў». У кастрычніку 1970 года шпікі высачылі яе і арыштавалі. Справа Анджэлы Дэвіс — гэта эпізод у широкай кампаніі цкавання і запалохвання тых, хто выступае за спрэвядлівасць, супраць імперыялістичнай палітыкі кіруючых колаў ЗША.

Усе сумленныя людзі выступаюць у абарону амерыканскай патрыёткі. Узнік «рух у абарону Анджэлы Дэвіс», куды ўваходзяць людзі розных рас.

У галоўным аплоце імперыялізму расце і пашыраеца рух супраць дыскрымінацыі жанчын, за іх сапраўднае раўнаправіе. Гэта сімвал часу. У сваіх спецыяльнай заяве Кампартыя ЗША падкрэсліла, што «барацьба супраць вайны, расізму і за вызваленне жанчыны ад эксплуатацыі павінна быць асноўным зместам руху за прадастаўленне поўных правоў жанчынам».

Г. НАВІЦКІ



Воўк і сямёра казлянят

Нямецкая казка

Гэтую гісторыю пра ваўка і семярых казлянят вы, на-
пэўна, яшчэ не чулі.

Жыў-быў на свеце шэры страшны воўк. Калі ён злаваў-
ся, то шчэрый зубы, злосна тапырыў хіб і наравіў каго-
небудзь з'есці.

І жыла-была мама-казка. У яе было сямёра казлянят.
Аднойчы яна сказала ім:

— Дарагія дзецы, я хачу паехаць на возера і налавіць
вам шакаладных рыбак. Вы ў мяне вялікія, смелыя, але
ўсё роўна не адчыняйце дзвёры ваўку, калі ён пастукае.

Мама-казка завяла матор свайго аўтамабіля, прычапіла
да машины бочку і падвесіла выратавальны круг. На ўся-
кі выпадак. Мала што можа здарыцца. Ды яшчэ, вядома,
узяла вудачкі. Но толькі вудачкамі можна лавіць шака-
ладных рыбак.

Як толькі мама-казка паехала, казлянты селі каля тэле-
візара. «Фільм, напэўна, сумны», — сказала самае мален-
кае казлянё. Тут пачаўся стук у дзвёры.

— Адчыніце, дарагія дзецы! — крыкнуў хтосьці грубым
і страшным голасам. — Ваша любімая матухна вярнулася
і сёе-то прынесла.

— Гэта не наша мама, — адказаў казлянты. — Наша
мама гаворыць ласкова. А ў цябе голас, як у водаправод-
най трубе. Ты страшны воўк. Мы цябе пазналі.

Воўк пабег у магазін, купіў кактус з вялікімі голкамі,
умомант з'еў яго, і голас зрабіўся тонкім. Воўк зноў па-
бег да дома казлянят. Пастукаў у дзвёры і загаварыў го-
ласам мамы-казкі. Але асцярожныя казлянты ўскараска-
ліся на падаконнік і зірнулі ў форту.

— О, — сказаў яны, — ты не наша мама. У цябе шэ-
рая поўсьць і сінія лапы, а ў нашай мамы чорныя ножкі і
поўстачка белая. Ты злосны воўк.

Яшчэ больш зазлаваў воўк, пабег на млын, купіў муку,
сунуў абедзве лапы ў мех... Калі ён зноў паклікаў, казля-
нты паверылі, што прыйшла іх мама, і адчынілі дзвёры.
Воўк рынуўся ў дом і ўбачыў на стале шакаладны пудзінг.
Адразу праглынуў яго, а малых казлянят засунуў у кароб-
ку ад пудзінга. Толькі самае маленькае казлянё паспела
схавацца.

А неўзабаве вярнулася мама-казка. Вельмі гаравала яна,
што воўк схапіў дзяцей. Маленькаму казлянці яна дала
бэзавы чай, бо ў яго балеў живот, а сама паклікала сусе-
да-сланяня і пабегла з ім у лес. На палянцы спаў воўк,
побач стаяла каробка. Мама-казка хуценька развязала вя-
роўку, і казлянты выскачылі з каробкі! Тут прачнуўся
воўк. Але сланяня спрытна схапіла яго хобатам і падкінула
ўгару, ды так высока, што воўк апынуўся на воблаку. І
да гэтай пары ён там. Вые, дрыгае лапамі, ды ніхто не хо-
ча дапамагчы злоснаму ваўку спусціцца на зямлю.

Георгій ЛАДОНШЧЫКАЎ

Перастараўся

Абіраў ранкам бульбу
Алёшка,
сядзеў — як да лаўкі прырос.
Але бульбы набралася —
трошкі,
а шалупак —
дык цэлы воз!



Слон на трэніроўцы

Важкі слон
рашыў гімнастам,
цырковым артыстам стаць.
Не бяда, што трэба часта
перакладзіны мяніцы!

Таптыгін вучыца

Міша, Міша, не спяши,
акуратненка піши.
Лапаю не націскай,
карандаш свой не зламай!



ДВА ПАДЫХОДЫ




Сцэна са спектакля па п'есе Івана Мележа «Людзі на балоце» ў выкананні лаўрэата Усесаюзнага конкурсу Мазырскага народнага тэатра.

Фота Ул. Лупейкі (БелТА).



Валянціна Цмыга (справа) і Іна Паўлава працујуць на Пінскай фабрыцы мастацкіх вырабаў. Яны робяць сувеніры з бяросты.

Фота В. Германа (БелТА).



«Мы, работніцы цэха мастацкага шклошкло завода імя Дзяржынскага, заўсёды працавалі ў дзве змены, а цяпер, пасля рэканструкцыі завода, нас перавялі на тры змены. Мы наносім на крышталь дробны малюнак. Рабіць гэта ў начную змену вельмі цяжка. На заводзе працуем па дваццаць, дваццаць пяць гадоў. Іншы працы сабе і не ўйлюем. Просім дапамагчы нам».

«Жывем і працуем мы з мужам на Жодзінскім аўтазаводе, працуем пазменна. А дома ў нас застаецца сынок, яму два з палаўнай гады. Мы з мужам на розных зменах, таму пакідалі сына ненадоўга. Усё ішло добра, але вось у нас у прэсавым цэху ўвялі трэцюю змену, і ўсё перамянілася... Дзіця больш як на гадзіну трэба пакідаць адно, ды яшчэ ноччу. І пакідаем. Уявіце, якая пасля гэтага ад мяне карысць на рабоце! Можа, вы што-небудзь парайце?» — піша нам І. Бухавец з Жодзіна.

Два пісьмы. Ад розных жанчын, з розных гарадоў, з розных прадпрыемстваў.

Можна спаслацца на параграф 69 «Асноў заканадаўства Саюза ССР і саюзных рэспублік аб працы», дзе сказана: «Прыцягненне жанчын да работы ў начны час не дапускаецца, за выключэннем тых галін народнай гаспадаркі, дзе гэта выклікаецца асобай неабходнасцю і дазваляецца ў якасці часовай меры».

Вытворчасць ёсць вытворчасць. У яе свае законы. Іх не адменіш!

Можна было б адказаць на пытанні так. (Між іншым, некаторыя кіраунікі прадпрыемстваў і абліжаныя да іх адказам.) А можна зрабіць інакш. Узяць камандзіроўку і выехаць на месца. Паспрабаваць разабрацца.

І вось мы разам са старшыней заўкома Барысаўскага шклозавода імя Дзяржынскага

ходзім па прадпрыемстве. Састаўны цэх, цэх механізаванай вытворчасці, цэх мастацкай апрацоўкі шкла... Першы крыху нагадвае млын: усё нібы прыпурдана мукою, у вялізных чанах рыхтецца сумесь для будучага шкла. Тут упраўляюцца ўсяго некалькі чалавек. Больш людна, але таксама прасторна ў цэху, дзе аснова працэсу—выдзымувальны аўтамат «ВС-24», які кожную секунду ставіць жалезнымі пальцамі на канвеер чарговую шклянку. Некалькі работніц абразаюць пры дапамозе другога аўтамата шкляны каўпачок, «затапляюць» край, і шклянка рухаецца на мастацкую апрацоўку. Тут яе аздабяць палоскамі керамічных фарбаў, і шклянка гатова. А дарога яе чакае далёкая: нашы барысаўскія шклянкі трапляюць аж у Англію.

Цэх мастацкай апрацоўкі шкла нечым нагадвае ткацкі або швейны. (Мусіць, таму, што тут працујуць амаль адны жанчыны, на пяцьдзесят работніц чацвёра мужчын.) Жанчыны сядзяць за шліфавальнімі станкамі. Абапіраючыся локцямі на спецыяльную падстаўку, алмазыца (так называюць тую, што наносіць на шкло малюнак) з сілай прыціскае да вострай грані шліфавальнага дыска крышталёвую вазу або блюда (некаторыя рэчы важаць да 6 кг).

Упэўнена, прыгожа працујуць жанчыны. Нездарма ўсе работніцы вельмі даражажаць сваёй прафесіяй. «Усё жыццё прайшло на заводзе, тут раслі, тут атрымалі кваліфікацыю, тут людзьмі сталі».

Большасць жанчын ужо не маладыя. Ёсьць у іх тварах нешта такое, што паяўляеца з цягам часу ад сутыкнення з харством, тонкае, адухоўленае.

І тое, што ганацаца сваім прадпрыемствам,— зразумела. Прадпрыемства перадавое, шмат разоў атрымлівала пераходны Чырвоны сцяг саюзнага міністэрства, ЦК прафсаюза, БРК прафсаюза работнікаў прамбудматэрыялаў.

Ёсьць пры заводзе паліклініка з лячэбнымі кабінетамі, душавымі, працэдурнымі кабінетамі. Тут не папракнеш ні заўком, ні дырэкцыю.

Але вернемся да пісма. Пра тое, што алмазыцам цяжка працеваць ноччу, на заводзе гавораць даўно, пасля пераходу на трохзменную працу. Не раз ставілі гэтае пытанне на сходах, у гутарках з кіраўніцтвам, на заўкоме. Некаторым гэтае размова ўжо, як кажуць, набіла аскоміну. Да рэканст-

рукцыі прадпрыемства алмазыцы працеваўші ў дзве змены. Тады тут быў адзін корпус, цяпер вырас новы светлы цэх. Мяркуюць яшчэ больш павялічыць вытворчую плошчу: наўмыць дахам, абнесці сценамі тэрыторыю паміж двума будынкамі. Лічачь, што гэта дадле б магчымасць разгрузіць мастацкі цэх і перавесці алмазыц на двухзменную працу.

Але дырэктар завода тав. Гайдук трymаецца іншай думкі. Паслушаем яго.

— Вытворчасць крышталю была справай убыточнай. Да рэканструкцыі мы варылі яго ў гаршковых печах. Восем гадзін варылі, шаснаццаць — апрацоўвалі. Цяпер мы замянілі гаршковыя печы ваннымі. А ў ванных печах варка шкла ідзе бесперапынна. Бесперапыннасць працэсу дазволіла зрабіць вытворчасць рэнтабельней, дала эканамічныя выгады,— як нам адмовіцца ад начнай змены? Не будзем мы яе адміняць, а толькі крыху спросім малюнак, які наносіцца на вырабы, каб аблегчыць працу. Работа ў начнай змене не горшая, чым у першую і другую. Да таго ж, і гэта немалаважна, людзі ў нас добра зарабляюць.

— А калі было б дадатковое памяшканне, можна працеваць у дзве змены? Бо ствараецца ўражанне, што толькі адсутнісць складскога памяшкання прымушае працеваць, як кажуць, «на падхваце»— вырабы адразу з ванны ідуць на алмазную апрацоўку, бо іх німа дзе пакласці.

— Дадатковое памяшканне нам патрэбна, каб размясціць тых, хто займаецца пярвічнай апрацоўкай шкла. Цяпер яны вымушаны працеваць побач з печамі, у гарачыні. Не тое, што алмазыкі. Алмазыкі — гэта арыстакраты шкляной вытворчасці!..

І тое, як гэта было сказана,— катэгарычна, неабвержна,— праканала, што працягваць размову німа сэнсу.

Гэты тон, гэтае безапеляцыйнысць — самае прыкрайе. Можна было б пагадзіцца з дырэктарам, што часовая цяжкасці, выкліканыя рэканструкцыяй, патрабуюць — зноў-такі часовай!— трохзменной работы. Калі б у размове яго гучэла жаданне зразумець людзей, якія зварнуліся ў рэдакцыю, жаданне падумаць, пашукаць — няхай не сёння, не зараз, а ў хуткім часе — іншае рашэнне, падштурхнуць думку інжынераў, канструктараў, тэхнолагаў...

Словам, каб быў шчыры неспакой і клопат аў людзяў.

На жаль, такога німа...

Другое пісмо — другі завод, Жодзінскі аўтамабільны. Пытанне тое ж. Трэцяя змена. Што скажуць тут?

— Трэцяя змена,— гаворыць намеснік дырэктара па вытворчасці Беларускага аўтамабільнага завода тав. Кавальчук,— крайняя мера. На трэцяй змене прадукцыянасць працы ніжэйшая. Каб забяспечыць працэс вытворчасці на трэцяй змене, патрабуеца дадатковы інженерна-тэхнічны персанал. На трэцяй змене людзі больш стамляюцца, асабліва жанчыны. І нервуюцца. Раніцай ліхаманкаў спяшаюцца дахаты, бо трэба выпраўляць дзяцей у школу. Нічога не зробіш, маці ёсьць маці.

Караець кожучы, той, хто стаіць за трэцюю змену, той думае неінжынерна. У прэсавым цэху нашага завода трэцяя змена з'ява-часовая, яна выклікана тым, што мы наладжвалі выпуск новай прадукцыі шырокага спажывання. Як толькі асвоім выпуск гэтай прадукцыі, а сразу ж вернемся да работы ў дзве змены. Мяркуем зрабіць гэта ў пачатку 1971 года.

Вось так, па-рознаму, ставяцца да праблемы два кіраўнікі двух прадпрыемстваў. Думаецца, што другі падыход больш правільны. Но там будзе большы плён працы, дзе больш падрыхтавана глеба. Які кіраўнік атрымае большую аддачу? Той, хто дзейнічае, так сказаць, адміністрацыйна, ці той, хто разам з рабочымі абмежкуе, як зрабіць працу лягчэйшай, а значыць больш прыемнай, а ў канчатковым падліку і больш прадукцыйнай?

Безумоўна, ёсьць галіны вытворчасці, дзе трэцяя змены пазбегнуць немагчыма. Аднак існаванне трэцяй змены вызначаеца часам не толькі патрабавамі вытворчасці, але і яе арганізацыяй. І здаецца, што на Барысаўскім шклозаводзе мно-гае залежыць ад дырэкцыі, ад грамадскіх арганізацый. У прыватнасці, заўком павінен больш ініцыятыўна адстойваць інтарэсы жанчын завода. А як думае БРК прафсаюза рабочых пра-мысловасці будаўнічых матэрыялаў? Спадзяємся, што і ён прыме ўздел у нашай размове.

Між іншым, калі заўважыў чытак, абодва пісмы, пра якія вядзеца гаворка, прыйшли з прадпрыемстваў, дзе работніцы раней працеваўші ў дзве змены, а потым былі пераведзены на трохзменны рэжым працы. З гэтай акалічнасці вынікае няхітрай думка: калі жанчына, паступаючы на працу, ведае, што трэба будзе працеваць на трэцяй змене, гэта значыць — сама выбрала. А што, калі трэцяя змена — вынік рэканструкцыі?! Канешне, вытворчы працэс павінен удасканальвацца, але ж за кошт механізацыі, а не за кошт пагаршэння ўмоў працы!

У нас у краіне жанчына атрымала найвялікша права — права на працу. Аднак кожная савецкая жанчына не толькі працаўніца, але і маці, і жонка, і гаспадыня. Святы абавязак яе, жыццёвае прызванне — быць маці, выхавацельніцай новых пакаленняў. І трэба заўсёды помніць пра гэтае высокае прызначэнне жанчыны. Памятаць для таго, каб шукаць шляхі палягчэння жаночай працы.

Р. ДЗМІТРЫЕВА

УЗНАГАРОДЫ ВАЛІ ЗАДОРЫ

Для Валі Задоры жыццёвы шлях быў вызначаны яшчэ за школьнай партай. Вельмі любіла дзяўчына шыць...

З того часу мінула чатыры гады. Сёння намсамолка Валянціна Задора — адна з лепшых швачак Бешанковіцкага камбіната. Ніна Карпенка гаворыць:

— Валі добры, чулы таварыш. Заўсёды ідзе на дапамогу іншым. Зменныя заданні выконвае на 110 працэнтаў. Удзельнічае на і ў грамадскіх жыцці калентыву: з'яўляецца адказнай за культурна-масавыя сектары, працуе з душой.

За чатыры гады працы Валянціна Задора стала ў рад перадавікоў. Кожны месяц яе прозвішча — у ліку тых, хто перавыдаў план, і гэта невыпадкова. Поспех сам па сабе не прыходзіць.

Старанінка Валянціны Задоры не засталася незауважанай. Яна ўзнагароджана юбілейным медалем «За доблесную працу». А ў сувязі з 50-годдзем намсамола Беларусі яшчэ адна радасная вестка прыйшла да маладой швачкі. Яе адзначылі Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР.

В. УНУКОВІЧ

БУТЭРБРОД НА СНЯДАННЕ

Раніцой, спяшаючыся на працу, многія абмяжоўваюць свой сняданак бутэрбродам ды шклянкай чаю або кубкам кавы. Увечары, каб менш часу траціць на вячэру, вараць сасіскі, сардэлькі ці пельмені. Тыя ж сасіскі і пельмені часта бываюць і ў абедзенным меню.

Для ўрачоў—спецыялістаў па харчаванні—і снеданне, якое складаецца з бутэрброваў, і вячэра, абмежаваная сасіскамі або пельменямі, уяўляюцца амаль раўнацэннымі. І тое і другое адносіца да так званага «бутэрброднага харчавання», якое, на жаль, набыло цяпер вельмі шырокое распаўсюджанне. На жаль, бо менавіта яно, пры доўгім ужыванні, з'яўляецца найчасцейшай і галоўнай прычынай залішній вагі і атлусцення, стварае ўмовы для парушэння абмену рэчываў у арганізме, спрыяе развіццю ранняга атэрасклерозу, нярэдка выклікае стойкія гастриты і іншыя парушэнні стрававальнай сістэмы. З працяглым «бутэрбродным харчаваннем» звязана ў пэўнай ступені і развіццё павышанай раздражнільнасці і іншых нервовых парушэнняў.

— Дазвольце,—спытае іншы чытач,—хіба халодны бутэрброд і гарачыя пельмені настолькі раўнацэнныя, што і тое і другое вы аднолькава называеце «бутэрбродным харчаваннем»?

Вядома, пельмені і нават гарачыя сасіскі з хлебам лепей, як праста бутэрброд. Але ўсё ж і яны з'яўляюцца ра-

фінаваным харчаваннем—гэта значыць харчаваннем, ачышчаным ад многіх жыццёва-неабходных біялагічна актыўных кампанентаў.

Сучасная навука першай і асноўнай умовай паўназённасці харчавання лічыць яго збалансаванасць. Маецца на ўвазе наяўнасць у харчовым рацыёне ўсіх жыццёва-неабходных харчовых і біялагічна актыўных рэчываў, узятых у аптымальных для арганізма сувадносінах. Вучонымі распрацаваны дакладныя рэкамендацыі, якія забяспечыць неабходную і дастатковую колькасць гэтых рэчываў у суточных рацыёнах людзей рознага полу і ўзросту, розных професій. Але практична няма патрэбы перад прыгатаваннем абеду з лагарыфмічнай лінейкай у руках падлічваць колькасць бялкоў, тлушчу і вугляводаў у зыходных прадуктах. Можна лічыць, што сярэдняе, дастаткова разнастайнае, з уключэннем у меню гародніны і фруктаў, харчаванне цалкам забяспечвае яе знешнюю збалансаванасць. «Недакладнасці», якія ўзнікаюць пры гэтым у колькасці і якасці з'едзенай ежы, выпраўляюцца пры дапамозе складанай сістэмы рэгуляцыі і пераутварэння рэчываў у арганізме. Але гэта выпраўленне можа адбывацца толькі ў пэўных межах.

Аднастайнае бутэрброднае харчаванне азначае перш за ўсё глыбокую незбалансаванасць харчовых рэчываў, што паступаюць у арганізм. Пры такім харчаванні з рацыёна амаль цалкам выключаюцца гародніна і малочныя прадукты, павышаецца спажыванне мясапрадуктаў, а колькасць хлебабулочных вырабаў павялічваецца іншы раз удвая супраць нармальнага. Апошніе непазбежна прыводзіц да ўзмоцненага адкладання тлушчу і, вядомая справа, да празмернага павелічэння вагі цела.

Абмежаваць спажыванне хлеба пры бутэрбродным харчаванні, як правіла, не ўдаецца: дае сябе адчуваць натуральная патрэба «запоўніць страўнік». Пры правільным харчаванні яна задавальняецца шляхам рацыянальнай кам-

Кадр з кінафільма «Крушэнне імперыі».



ЭКРАН

20

...1917 год. Расія напярэдадні Лютаўскай рэвалюцыі. З далёкага Забайкалля вяртаецца ў Петраград бальшавік Ваулін. Агенты царскай ахрани неадступна цінуюць за ім...

Эта адзін з эпізодаў новай шыроказіранай мастацнай кінастужкі «Крушэнне імперыі», створанай на кінастудыі «Беларусьфільм» па матывах аднайменнага рамана Міхаіла Казакова.

Карціна паставлена народным артыстам СССР Уладзімірам Корш-Сабліным і рэжысёрам Н. Калініным па сцэнарыі Міхаіла Блеймана і Мікалая Каварскага. У ролі Вауліна здымаўся народны артыст БССР Мікалай Яроменка. Яго калега па купалаўскаму тэатру Віктар Таракаў выступае ў ролі Мікалая II. У карціне заняты танкама папулярныя акцёры тэатра і кіно Зінаіда Кірыенка, Уладзімір Белакураў, Яўгеній Самойлаў, Аляксей Грыбаў, Уладзіслаў Стржэльчык, Леанід Кіт, Уладзімір Балашоў.

Вось што расказвае пра новую шыроказіранную кінастужку «Памяць» (кінастудыя «Масфільм») аўтар сцэнарыя і рэжысёра-пастаноўшчык Грыгорый Чухрай:

— Пасля ігравых фільмаў я вырашыў пасправаваць сілы ў дакументалістыцы. Вельмі хацелася больш востра і адказна паказаць «рускі цуд», які да гэтага часу застаецца для многіх генералаў на Заходзе загаднай: як мы выстаялі, калі на ножны наш танк і самалёт прыпадала па чатыры танкі і самалёты гітлероўцаў. І не толькі выстаялі, але і перамаглі...

Будзе дэмантравацца танкама новая шыроказіранная мастацкая кінастужка «Адзін з нас», паставлена рэжысёрам Генадзем Полакам на кінастудыі «Масфільм» па сцэнарыі А. Нагорнага і Г. Рабава.

За два месяцы да пачатку Вялікай Айчыннай вайны супрацоўнікам НКУС стала вядома аб падрыхтоўцы буйной дыверсіі на адным з сакрэтных заводаў Масквы. Спартсмену Сяргею Бірукову даюць заданне праніннуць у дывер-

бінацы разнастайных прадуктаў, асабліва гародніны і бульбы. Пры бутэрбродным жа гэта «запаўненне» адбываецца галоўным чынам за кошт хлеба. Арганізм атрымлівае залішнюю колькасць вугляводаў пры недахопе мінеральных солей, вітамінаў, пектыну, арганічных кіслот і іншых неабходных чалавеку рэчываў, што паставляюцца гароднінай.

Патрэбы арганізма ва ўсіх амінакіслотах найлепшым чынам задавальняюцца тады, калі чалавек выкарыстоўвае розныя крыніцы высокакаштоўнага бялка. У меню людзей пажылога ўзросту пажадана пераважанне малака і малочнікіслых прадуктаў, тварагу і кулінарных вырабаў з яго. У сярэднім узросце правільна збалансаванае харчаванне прадугледжвае выкарыстанне разнастайных крыніц жывёльнага бялка—як мяса і рыбы, так і малака і яек. Ніяма неабходнасці, каб усе гэтыя прадукты ва ўсёй разнастайнасці ўжываліся пры кожным прыёме ежы. Мясны абед можа чаргавацца з малочным або рыбным і г. д.

Апрача жывёльнага бялка, арганізм павінен атрымліваць у дастатковай колькасці і раслінныя бялкі. Класічным прыкладам прарапарцыянальнага спалучэння малочнага і расліннага бялка з'яўляецца, напрыклад, грэцкая каша з малаком. Не менш удалая збалансаванае амінакіслот і бялковая паўнатацінасць уласціва малочнай аўсянай кашы. Можна лічыць, што і ўсе іншыя кашы з малаком, а таксама «паветраныя» зярніты з малаком з'яўляюцца выдатным варыянтам збалансаванае жывёльнага і расліннага бялка. Думаю, што ў рацыянальным харчаванні каша з малаком павінна абавязкова прысутнічаць прыкладна адзін раз у дзень.

Калі малако добра спалучаецца з зернявымі прадуктамі, то мяса—з гароднінай і бульбай. Высокая канцэнтрацыя бялкоў у мясе кампенсуе невялікую іх колькасць у гародніне. Апрача таго, амінакіслотны склад мяса добра да-паўніяе амінакіслотамі бульбы, капусты і іншай гарод-

ніны. Вядома антысклератычная накіраванасць хімічнага складу гародніны (асабліва каштоўнай ў гэтых адносінах баклажаны)—і гэта таксама мае вялікае значэнне ў «выпраўленні» некаторых неспрыяльных вынікаў аднабаковага харчавання мясной ежай. Так што мяса ў меню павінна заўсёды спалучацца з гароднінай. Гарніры да мясных страв павінны быць, як правіла, з гародніны. Вельмі пажадана шырокое выкарыстанне камбінаваных гарніраў («асарці»), якія ўключаюць, апрача бульбы, капусту, моркву, цыбулю, баклажаны, кабачкі, рэпку, бручку, гарбуз і іншую гародніну.

У сувязі з тым, што бялкі рыбы ідэнтычныя бялкам мяса, усё сказаное вышэй наконт гарніраў датычыць і рыбных страв. Але трэба адзначыць і своеасаблівасць хімічнага складу рыбы. У сувязі з гэтым пажадана, каб у харчовым рацыёне чаргаваліся мясныя і рыбныя бялкі. Абавязкова трэба ўключыць у меню рыбныя стравы замест мясных па меншай меры 2—3 разы на тыдзень.

У барацьбе з «бутэрбродным харчаваннем» важную ролю закліканы адыграць грамадскія сталовыя. Яны павінны настойліва павышаць смакавыя якасці сваёй прадукцыі. Апрача таго, работнікам грамадскага харчавання трэба рашуча перадолець няправільнае ўяўленне, быццам кожны прыём ежы павінен уключыць мясную страву. (Між іншым, пра гэта трэба памятаць і пры хатнім харчаванні). Шырокое ўключэнне ў асартымент добра прыгатаваных тварожна-мучных, малочна-крупяных, смачных і добра аформленых рыбных страв, больш шырокое выкарыстанне камбінаваных страв і гарніраў з гароднінай дапаможа наладзіць рацыянальнае харчаванне і звесці да мінімуму «бутэрброднае».

К. ПЯТРОУСКІ,
доктар медыцынскіх навук,
професар
(«Правда» ад 14 лістапада 1970 г.)

сійную группу, якая рыхтуе выбух на заводзе, і дапамагчы нашым разведчыкам абысно-дзіць яе.

У галоўных ролях здымаліся вядомыя кінаакцёры Тамара Сёміна, Мікалай Грынько, Георгій Юматай, Таццяна Конюхава.

Новая латвійская шыроказірная мастацкая кінакарціна «Слугі д'ябла» пастаўлена раз-жысёрам Аляксандрам Лейманісам па матывах рамана Рутку Тэўса «Тroe слуг д'ябла». Дзея фільма адбываецца ў XVII стагоддзі. Яго герой не маюць нікага дачынення да нічыстага, у Латвіі IX называюць трима мушкецёрамі. Яны і на самай справе нагадваюць мушкецёраў, гэтыя трое адважных сяброў. Але, не ў прыклад героям Дзюма, для іх вышэй за ўсё нацыянальныя інтэрэсы Латвіі, а не інтэрэсы Карабля і Караблевы...

Галоўныя ролі выконваюць Эдуард Павулс, Артур Экіс, Харалд Рытэнберг, Эльза Радзіні.

З цінавасцю глядзіцца новая каліровая шыроказірная кінастужка «Дзве ўсмешкі» вытворчасці Маскоўскай кінастудыі імя М. Горкага. Аўтар сцэнарыя і рэжысёра-пастаноўшчык — Янка Сегель.

Фільм складаецца з дзвюх навел — «Выкруты» і «Бабуля і цырк», аб'яднаных агульнай тэмай. Абедзве навелы прысвечаны цырку. У ім, як і ў жыцці, жывуць побач смешнае і журботнае, радаснае і сумнае.

Будуць дэманстравацца таксама новая казахская мастацкая кінастужка «У тыя дні» (аб зараджэнні казахскага пралетарыту, аб герайзме людзей у цяжкія гады грамадзянскай вайны) і азербайджанскі фільм «Хлеб пароўні» (пра лёс хлопчыка ў гады Вялікай Айчыннай вайны).



Кадр з кінафільма «Дзве ўсмешкі».

З замежных кінастужак можна будзе паглядзець «Пан Ніхто» (Балгарыя), «Ветразі, якія гарыць» (ДРВ), «Зачараваны кафтан» (Венгрыя), «Суровая раніца» (Манголія), «Перапыненае вяселле» (Югаславія).

Р. КРОПЛЯ

НЯЎПЭЎНЕНАСЦЬ

Аднойчы я выпадкова была сведкай размовы дэвдох мам:

— Настаніца кажа, што наша Таня добрая, спакойная дзяўчынка, толькі няўпэўненая. І што гэта азначае? Дрэнна гэта ці пройдзе з цягам часу?

— Прывыкне дзяўчынка да школы, падрасце — і само мінецца... Галоўнае — каб добра вучылася...

— Каб жа хатця мінулася...

Матчыну трывогу можна зразумець. Чакаць тут нельга: сама сабою няўпэўненасць не пройдзе, не знікне. Колькі здольных людзей грамадства страціла толькі па той прычыне, што ў іх не было ўпэўненасці ў сваіх сілах. Часам няўпэўненасць хавае ўнікальныя здольнасці, і, наадварот, многія людзі здаюцца здольнымі толькі таму, што надзвычай самаўпэўненыя.

Няўпэўненасць скоўвае дзейнасць чалавека, яго волю, думкі. Усведамленне сваёй непрыстасаванасці прымушае глыбока пакутаваць, аддаляцца ад людзей, цурацца калектыву. Няўпэўнены ў сваіх сілах чалавек марудна сыходзіцца з людзьмі, уключаеца ў грамадскае жыццё і работу. Ён скільны да недаацэнкі сябе і пераацэнкі іншых людзей і рэальных цяжкасцей. У канчатковым выніку

няўпэўненасць можа зрабіцца прычынай вялікіх жыццёвых няўдач.

Няўпэўненасць, як і смеласць, сумленасць і іншыя якасці, не ўласціва чалавеку ад нараджэння. Яна ўзнікае пры наяўнасці пэўных умоў. Каб лягчэй разабрацца ў гэтym, пабывае з вамі непрыкметна ў некаторых сем'ях.

Саша і бабуля гуляюць на дварэ. У руках у Сашы шуфлік. Падышлі да пясочніцы. Хлопчык глядзіць на бабулю і чакае. «Можна», — строга кажа бабуля. Саша хуценька ўлез у пясочніцу, раз, другі капануў шуфлікам... «Шмат не бяры, гарнітурык папэцкаеш. Уставай, пайшлі!»

Ці іншы выпадак. Бабуля паслужліва нацягвае шасцігадовай Верачцы панчохі, надзяе сукенку, чаравікі, зашпільвае гузікі. Дзяўчынка хоча сама апрануцца, але бабуля адбірае: «У цябе нічога не выйдзе! Еш, я ўсё паставіла на стол!»

Верачка ляніва, нязграбна бярэ лыжку.

— Ой, дай я цябе пакармлю, а то сукенку завэздзгаш.

І так штодня непатрэбная апека, жаданне рабіць усё за дзіця.

А вось яшчэ адзін не такі ўжо рэдкі прыклад. Мама і Лена пайшлі на двор. Дзве дзяўчынкі гуляюць у альтанцы. Адна з іх убачыла Лену і паклікала: «Хадзі да нас гуляць...» Дзяўчынка гатова бегчы да аднагодак, але баязліва пазірае на маці.

— Няма чаго табе рабіць з імі! Ніякіх гульняў! Пойдзем на ту ю лаўку, дзе сядзіць цёця Надзяя.

Дзяўчынка плача і нехадзі ідзе з маці...

Кожны чалавечы ўзрост мае свае патрэбы і магчымасці, права і абавязкі. Да школьнага ўзроста, які папярэднічае школьнаму навучанню, мае багатыя магчымасці для прайўлення самастойнасці. На працягу школьнага ўзросту значна змяніцца сувязь паміж дзіцем і дарослым. Дарослыя вучачы малога, як карыстацца тымі ці іншымі рэчамі, кіруюць працэсам пазнання. Затым паступова дзіця пачынаюць самі сябе абслугоўваць. Гэта дае ім магчымасць выпрабаваць сябе, і пры спагадлівых і добразычлівых адносінах дарослых дзіця нібы самасцярджаецца, умацоўвае волю, ганарыца сваімі поспехамі. Але ў тых сем'ях, дзе дарослыя ўсяляк апекваюць дзіця і пазбаўляюць яго магчымасці прайўляць самастойнасць, у іх узімае страх перад кожным заданнем або даручэннем. Не ведаючы сябе, сваіх сіл, дзіця перавялічае цяжкасці на шляху да мэты, адступае перад імі. Зрэшты, адсутнасць самастойнасці прыводзіць да бязвольнасці і да недаацэнкі сябе. Дзіця пазбаўляеца кампаніі аднагодкаў, сувязі з імі...

Чым шырэй кола зносаў з іншымі людзьмі, тым больш магчымасцей для параўнання сябе з імі і для пазнання сваіх станоўчых і адмоўных якасцей. У коле аднагодак і сяброў, у калектыве дзіця вучыцца спрачацца, даказаць, слухаць, выконваць, падпрацоўваць і падпрацоўвацца, а праз гэта набывае і ўмацоўвае ўпэўненасць у сваіх сілах. Там, дзе дзіця мае сувязь толькі з дарослымі, знікае важны момент у выхаванні не толькі яго волі, але і асобы ў целым, знікае магчымасць спаборніцтва, якое навучыць дзіця мабілізоўваць свае здольнасці, паказаць сваю сілу і ўпэўненасць у ёй.

Дзіця, у якіх кола зносаў абмежавана, якія маюць сувязь толькі з дарослымі, часцей пераконваюцца ў сваёй слабасці.

Як бачыце, яшчэ да паступлення ў школу ў некаторых сем'ях складаюцца умовы для ўзнікнення ў дзяцей няўпэўненасці ў сваіх сілах.

У прысутнасці Лены мама разам з незнаёмымі людзьмі (таварыши па работе) абміяркоўвае яе адзнакі. Лена вучыцца на тройкі і чацвёркі. Маці безапеляцыйна заяўляе: «Нічога з такой вучобы не будзе. Ты ні на што не здатна». І Лена ўжо і сама пачынае верыць, што яна нічога не даб'еца. Замест таго, каб дапамагчы дзяўчынцы, пахваліць яе за зробленую работу, — дарослыя зневажаюць яе, насыхаюцца.

Асабліва шмат папракаў кідаюць першакласнікам зараз, калі почалося навучанне па новай праграме. У бацькоў нестае цярплівасці, вытрымкі, такту, калі яны тлумачаць школьніку незразумелы матэрыйял, за тройку дзіця лаюць, папрачаюць. Дзіця хваравіта перажываюць непаспяховасць, баяцца новага задання, губляюць веру ў свае сілы.

Не сварыцеся на дзіця тады, калі яму неабходна дапамогаць, і дапамагайце так, каб яно перажыло радасць за поспех.

Каб пераадолець няўпэўненасць дзіцяці, неабходна выявіць прычыны, якія выклікалі яе, і затым зняць іх, змяніць адносіны старэйшых да дзіцяці, да яго жыцця і дзейнасці. Сістэматычнае прайўленне няўпэўненасці прыводзіць да пераастання яе ў рысу характеристу.

Г. КРАСНЕУСКАЯ,
кандыдат псіхалагічных навук.

Я вучуся шыць.
Фотаэпію Е. Кохтыша.



ЧИМУ

Мал. К. Ціхановіча



— Дарагая, мы не здолеем пра-
жыць на адно наша каханне!
— Чаму ж на адно, мой любы?
Хіба твае бацькі не любяць нас?

Яна вельмі доўга гаварыла док-
тару пра сімптомы хваробы свайго
мужа.

— Баюся, доктар, што ў яго
нешта з галавой. Іншы раз я раз-
маўляю з ім цэлыя гадзіны, а по-
тым выяўляецца, што ён не чуў
ніводнага слова.

— Эта не няшчасце, мадам. Гэ-
та — дар!



Хлопчык пытаецца ў бацькі,
якая розніца паміж вінтоўкай і аў-
таматам.

— Ведаеш, гэта тое самае, калі
гавару я і калі гаворыць наша ма-
ма.



У час ваеннага параду ў Вашынгтоне ў гонар войск, якія кі-
раваліся ў В'етнам, інвалід у ка-
лясцы крыкнуў:

— Наперад, смельчак! Перай-
майце мой прыклад!



— А цяпер, радавы Сміт,— спы-
таў інструктар па тактыцы,— ці ра-
зумееце вы, як важна не губляць
галавы ў час атакі?

— О, так, сэр! Калі салдат у ата-
цы губляе галаву, то яму няма на
што надзеяць каску.

КАНСУЛЬТАЦЫЯ ЮРЫСТА

Мне 43 гады. З прычыны хваробы не могу мець дзяцей. Ці падлягаю я падатку на халасцякоў, адзінокіх і маласямейных грамадзян?

г. Гомель.

А. М.

Так, падлягаеце. Згодна § 12 інструкцыі Міністэрства фінансаў СССР «Аб падатку на халасцякоў, адзінокіх і маласямейных грамадзян СССР» ад абкладання ўказанным падаткам вызываюцца інваліды першай і другой груп. Калі ж грамадзянін хварэе на якую-небудзь хваробу (у тым ліку не мае здольнасці мець дзяцей), але інвалідам не прызнаны, то ён ад уплаты падатку не вызываецца. Падатак на халасцякоў не «пакаранне» за адсутнасць дзяцей, а форма дапамогі мнагодзетным сем'ям, якім дзяржава аказвае падтрымку.

Я атрымліваю аліменты на двух дзяцей у размеры $\frac{1}{2}$ зароботку іхняга бацькі. Хутка ў яго будзе дзіця ад іншай жанчыны. Ці будзе паменшаны размер аліmentaў і на колькі?

Веткаўскі раён.

I. МАРОЗ

Згодна артыкула 81 Кодэкса аб шлюбе і сям'і Беларускай ССР размер аліmentaў можа быць (але не абавязкова). — А. Х.) паменшаны судом, калі ў бацькі, абавязанага плаціць аліменты, ёсць іншыя непаўнолетнія дзяці, якія пры спагнанні аліmentaў (у размеры $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$) аказаліся б менш забяспечанымі

матэрыяльна, чым дзеці, якія атрымліваюць аліменты. У гэтым выпадку суд вызначае новы размер аліmentaў, зыходзячы з матэрыяльнага становішча плацельшчыка.

Я працую на адным з прадпрыемстваў г. Мінска. У маі 1970 года мне быў прадастаўлены водпуск па цяжарнасці і родах. Пасля заканчэння гэтага водпуску адміністрацыя па майстве просьбле прадастаўіла водпуск без захавання заработка платы да дасягнення дзіцем аднагадовага ўзросту. Ці могу я вярнуцца на работу раней?

Л. ІВАНОВА

Так, можаце. Закон прадастаўляе права маці атрымаць водпуск за свой кошт да дасягнення дзіцем аднагадовага ўзросту. Калі ж маці жадае выкарыстаць такі водпуск часткова, то гэта, зноў-такі, яе права.

І яшчэ адно пытанне: ці мае права жанчына пасля заканчэння водпуску без утримання, прадастаўленага ёй да дасягнення дзіцем аднагадовага ўзросту, патрабаваць прадастаўлення чарговага адпачынку, які не быў раней прыурочаны да водпуску па цяжарнасці і родах?

Прыурочыць чарговы адпачынак адміністрацыя абавязана да водпуску па цяжарнасці і родах, калі гэтага просіць работніца. У астатніх выпадках, у тым ліку і пры прадастаўленні водпуску без утримання ў сувязі з нараджэннем дзіцяці, водпуск прадастаўляецца па графіку, які ўзгоднен адміністрацыяй з мясцовым камітэтам прафсаюза. Гэта не азначае, што і ў гэтих выпадках адміністрацыя не мае права задаволіць просьбу работніцы і прадаставіць водпуск у выгодны для яе час.

А. ХВАСТОЎ,
кандыдат юрыдычных навук.

КУДІНАРЫЯ

САЛАТА „ЗІМА“



На 1 селядзец — 2—3 вараны бульбіны, 1—2 салёныя агуркі, 1—2 цыбуліны, 100 г зялёнай цыбулі, 2 стручкі перцу, 1 морквіну, 2—3 лыжкі зялёнага гарошку, 2 яйкі, 2 столовыя лыжкі мянэзу.

РУСКІ СУП

Зварыце моцны булён. Старанна перабярыце і злёгку падсмажце на патэльні грэцкія крупы, кіньце ў кіпачы булён.



Вараную бульбу і салёныя агуркі нарэжце кавалачкамі, рэпчатую цыбулю — паўколца мі, вараную моркву — кружочкамі, кансерваваны салодкі перац — саломкай, зялёную цыбулю і салёны селядзец — дробнымі кавалачкамі, яйка пасячыце. Усё змяшайце, дадайце зялёны гарошак, запраўце мянэзам, пасаліце па сма��у, пакладзіце горкай у салатніцу і ўпрыгожце зялёнай цыбуляй, морквой.

КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ

Мяса не будзе прыгараць і высыхаць, калі ў духоўку, дзе яно смажыцца, паставіць кубак з вадой.

Каб пры смажанні курыца або куранё пакрыліся румянай скарынкай, змажце іх смятанай.

Каб луска з рыбы лягчэй ачышчалася, патрымайце рыбу ў халоднай вадзе з воцатам.

Пячонка будзе смачнейшая, калі яе патрымаць 2—3 гадзіны ў малаце.

Перш чым зварыць куранё, пакладзіце ў сярэдзіну яго глоўку цыбулі і палавіну пучка пятрушкі. Ад гэтага яно набудзе асабліва прыемны смак.

Калі ў ваду, у якой варыцца птушка, дадаць чайнную лыжачку воцату, то яе мяса зробіцца сакавітаем, светлае і мяккае.

Каб захаваць бялкі і мінеральныя рэчывы ў замарожаным мясе, яго неабходна размарожваць ненарэзаным, у халодным месцы.

Калі спатрэбіцца некалькі кропель лімоннага соку, дастаткова глыбока пракалоць лімон вострай шчэпачкай або тоўстай іголкай і выціснуць неабходную колькасць соку. Дзірачку заткніць той жа шчэпачкай. Лімон захаваецца свежым больш працяглы час.

Цеста падымаецца хутка і раўнамерна, калі ў яго ўставіць некалькі макаронін.

Абярыце бульбу, парэжце яе кавалачкамі. Нарэзаную колца мі рэпчатую цыбулю абсмажце разам з бульбай у масле, пакладзіце ў булён і варыце, пакуль грэчка і бульба не зробіцца мяккімі. Кіньце ў каструлю кроп і пятрушку, закіпляціце яшчэ раз. А з варанага мяса прыгатуйце другую стра ву.

На 600 г мяса (з костачкай) — 2—3 столовыя лыжкі грэчкі, 6—8 бульбін (600—800 г), 1—2 цыбуліны (100 г), 50 г. сметанковага масла.

СМАЖАНІНА З БАРАНІНЫ З ЧАСНАКОМ

Мяса ачысціце ад плеўкі і змажце ўсю паверхню расцёртым з соллю часнаком. У каструлю расpusціце свіное сала, пакладзіце пасечаную цыбулю і абсмажце мяса з усіх бакоў на моцным агні, падліце вады і тушице, прыкрыўшы каструлю накрыўкай. Калі мяса зробіцца мяккае, накрыўку здыміце і пастаўце мяса ў духоўку. Тлушч зліце, падсмажце ў ім муку, разведзіце яе вадой і пракіпяціце (соус не павінен быць густы). Соус працадзіце.

На гарнір можна падаць вараную або смажаную бульбу.

На 1 кг лапаткі або шынкі — 1 столовую лыжку сала, 2 зубкі часнaku, палавіну цыбуліны.

КАТЛЕТЫ „Ў ПАЛЁТ“

З ялавічыны і свініны робяць фарш. Дадаюць малако, соль, перац, кладуць часнок, прыпушчаную цыбулю і ўсё старанна перамешваюць. Фармуюць праснакі, на сярэдзіну кожнага



кладуць па 1 чайнай лыжцы паштэту з пячонкі; катлетам на даюць авальна-прыплюснутую форму, змочваюць у яйку, абсыпаюць молатымі сухарамі і смажаць.

На гарнір — смажаная бульба. Страву афармляюць зяленівам і паліваюць сметанковым маслам.

На 500 г ялавічыны — 100 г свініны, 100 г паштэту, паўшклянкі малака, зубок часнaku, зялёнай цыбуля, сухары, 1 яйка.

ШАРЫКІ З МАННЫХ КРУП З СІРОПАМ



ЗЕЛЬЦ

Свіны трывух старанна абчышчаюць, прамываюць, вымочваюць у халоднай вадзе на працягу 2—3 гадзін і яшчэ раз прамываюць. Робяць разрез, і трывух не вельмі шчыльна напаўняюць фаршам са свіных вушэй, губ, языка, шчакавін, тлустага свінога мяса, нарэзанага на доўгія прамавугольныя кавалачкі. Пасыпаюць соллю, перцам, дадаюць часнок, уліваюць ваду (0,5—0,6 л) і ўсё добра перамешваюць. Разрез зашываюць тоўстай ніткай.


У пасудзіну кладуць рашотку, на яе падрыхтаваны трывух. Заліваюць вадой, дадаюць карэнні, соль, лаўровы ліст і перац гарошкам, даводзяць да кіпення і вараць пры слабым кіпенні да мяккасці. Гатовы зельц да ахаладжэння знаходзіцца ў булёне, затым пакласці пад прэс.

Пры падачы наразаюць на порцыі. Падаюць з хрэнам, воцатам або гарчыцай.

На 600 г свініны — 300 г языка, 1 трывух, 600 г вушэй.

У $\frac{1}{4}$ літра свежага малака пакласці 3 столовыя лыжкі цукру, давесці да кіпення, дадаць паўшклянкі маных круп, разведзеных шклянкай вады, і варыць, памешваючы, пакуль каша не загусцее. Калі яна астыне, дадаць 1 яйка, чайнную лыжку карыцы (або 2 парашкі ваніліну) і добра перамяшаць. Лыжачкай, змочанай у тлушчы, браці кашу і апускаць шарыкі ў глыбокую пасудзіну з вялікай колькасцю моцна разагрэтага тлушчу. Смажыць шарыкі да залацістага колеру. Калі яны астынучы, пакласці ў выглядзе піраміды на шклянную талерку, а паміж шарыкамі дзе-нідзе пакласці ягады з вішневага або слівавага варэння. Пры падачы на стол паліць шарыкі вішневым або малінавым сірапам.

КРАСВОРД



1. Столица Афганистана.
2. Радыёлакацыйная ўстаноўка.
3. Працаўнік бухгалтэріі.
4. Вядомы беларускі кінарэжысёр.
5. Мужчынскі голас.
6. Горы ў Чэхаславакіі.
7. Абаронца Брэсцкай крэпасці.
8. Прыток Нёмана.
9. Матэматычная функцыя.
10. Зборнік апавяданняў М. Лынькова.
11. Гандлёвая палатка.
12. Частка электрарухавіка.
13. Опера Бізз.
14. Ягада.
15. Галаваломка.
16. Беларускі байкапісец.
17. Горад у Брэсцкай вобласці.
18. Дрэва.
19. Аповесць Я. Коласа.
20. Ваенны карабель.
21. Адзін з псеўданімаў З. Бядулі.
22. Музычны інструмент.
23. Народны паэт Беларусі.
24. Фарбавальнік.
25. Сорт яблыкаў.
26. Буйны метэарыт.
27. Птушка атрада арліных.
28. Раман М. Шавердзіна.
29. Імя беларускага піянера-героя.
30. Шырокая дарога.
31. Паўднёвае пладовае дрэва.
32. Дзяржава ў Афрыцы.
33. Жыхар паўднёвых краін.
34. Аўтар панарамы «Абарона Севастопаля».
35. Птушка.
36. Промысловая рыба.

Складлі Уладзімір і Ніна АБАБУРКІ

Гэтыя дзяўчата працуць у парфумным аддзеле Мінскага ЦУМа. Старшы прадавец Вера Страх, Тамара Манара-ва і Тамара Велігурава.

Фота Ул. Вяжоткі.



МОДА: СТАРАДАЎНЯЕ Ў СУЧАСНЫМ

[Глядзіце на 4-й старонцы вокладкі].

У кампазіцыі народнага адзення здзіўляе прадуманасць пра-порцы, яснасць, выразнасць сілуэта, узаемасувязь крою і аздобы, адпаведнасць матэрыялу форме і прызначэнню кас-цюма. У дэкоры сучасных тканін і трыватажу выкарыстоўваю-ца ўзорнае ткацтва, ручныя вышыўкі. Арнаментыка народнага касцюма стылізуеца, узбуйняеца, змяняеца згодна з новымі эстэтычнымі поглядамі нашага часу. Вельмі цікавыя аздобы верхняга мужчынскага і жаночага адзення можна сустрэць у розных абласцях Беларусі. Усе гэтыя элементы з поспехам могуць быць выкарыстаны ў спартыўным адзенні, у адзенні для адпачынку і, вядома, выхаднога. У выхадным адзенні шырокія выкарыстоўваеца вышыўка шнуром.

Адзенне на 1971 год застаецца невялікім па аб'ёму, выразным па лініях, са шчыльным аблягашчэннем па лініі грудзей, вы-сокай проймай, заніжанай або крыху завышанай таліяй. Сілуэт вельмі расшыраны ўнізе. У прыталеным сілуэце расшыраная спадніца часта аздабляеца футрам, паліто дапаўняеца фут-равымі шапкамі — круглымі або тыпу «папаха».

Як і ў папярэднія гады, модныя колеры: абрыйкосавы, уся гама карычневых, чорны, белы і чырвоны. У жаночым выхад-ном адзенні інтэнсіўныя колеры. Асноўныя законы колерных спалучэнняў: стрыманыя дапаўняюще інтэнсіўныя, інтэнсіў-ныя — белым і чорным. Танальнія колерныя спалучэнні вель-мі модныя. Сілуэт патончаны, прыгожы, адсюль новыя пра-порцы, падоўжаныя спадніцы, невялікія па аб'ёму прычоскі.

У наш век мы зусім забыліся, як старанна, з якой любоюю і майстэрствам нашы бабулі вышывалі сваё адзенне. Між тым беласнежная вышываная блузка можа і ў нашы дні ўпрыго-жыць любую дзяўчыну. Дык успомнім жа забытая ўзоры, старую, але вечна маладую традыцыю!

1. У святочны вечар хораща выглядаюць блузкі з яркімі су-коннымі спадніцамі...

2. ...або з камплектамі, што складаюцца з кароткай камі-зэлькі, якая нагадвае дэталь беларускага касцюма, і крыху расшыранай спадніцы.

3. Вы можаце самі звязаць плоскай вязкай (панчошная або хусткавая) прыгожую белую сукенку з палосамі з чырвонай шарсцянай пражы. Уздоўж шырокіх палос можна размясціць ручную вышыўку, не густую, але выразную.

I. БУЛГАКАВА

АДКАЗЫ НА КРАСВОРД, змешчаны ў 12 нумары

1. Цётка.
2. Барто.
3. Талаш.
4. Драма.
5. Русак.
6. Фучык.
7. Вітка.
8. Юргін.
9. Інбер.
10. Быкаў.

На першай старонцы вокладкі: Ангеліна Гладная — швачка-матарыстка Баранавіцкай швейнай фабрыкі.

Фота А. Сашына.

Галоўны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камітэта:
М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ, М. С. КО-
НАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕВІЧ, Р. С. ПІЁНАВА,
В. А. ЧАРНЯЎСКАЯ.

Адрас рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77.
Тэлефон: галоўнага рэдактара — 32-20-51, адказн. сакратара,
аддзела прамысловасці — 32-38-14, аддзела сельскай-гаспадар-
кі і культуры — 32-38-24.

Мастацкае афармленне Ю. Ул. Пучынскага.
Тэхнічны рэдактар І. А. Цылаў. Каэрктар В. І. Асіпенка.

Журнал «Работница и крестьянка»
на беларускім языке. Издание ЦК КП Беларуссии.

АТ 35689. Здадзена ў набор 30/XI-70 г. Падпісаны да дру-
ку 25/XII-70 г. Друк. арк. 5,5. Аўт. арк. 7,3. Папера 60×90%.

Друкарня выдавецтва ЦК КП Беларусі. Мінск. Ціна 15 кап.
Дадатак—выкрайка. Тыраж 384 056 экз. Зак. 1280.





Цена 15 кап.

74995